

і доўга потым блукалі па навакольных лясах, покуль іх не знішчалі сяляне.

Раніцай 29 верасня рэшткі корпуса Левенгаўта падышлі да Прапойска, дзе стаяў шведскі абоз. Галодныя і змардаваныя салдаты прагна накінуцца на прыпасы і началі іх рабаваць. Корпус ператварыўся у сапраўдную банду марадзёраў. Калі шведы падышлі да Сожа, яны ўбачылі, што моста на рацэ няма. Ён быў спалены рускімі войскамі, якія стаялі на другім беразе ракі. Шведы перайшлі Проню, захапілі на Сожы невялікі астравок, але пераканаўшыся ў tym, што пераправіцца ў гэтым месцы немагчыма, зноў адышлі да Прапойска. Левенгаўт пасадзіў пяхоту на абозных коней і накіраваўся ўздоўж Сожа на поўдзень, пакінуўшы разрабаваны і зруйнаваны Прапойск.

Рускія заставаліся ў Лясной тры дні. Там яны адзначылі перамогу. Пасля гэтага Пётр I накіраваў усю конніцу праз Гомель на Украіну, а сам з пяхотай, абозамі і палоннымі пайшоў да Смаленска.

На вялікай адлегласці паміж Сожам і Дняпром расцягнуўся рэшткі корпуса

Левенгаўта. Па лясах блукалі адзінокія салдаты. Рускія атрады сумесна з сялянамі лавілі іх. Некаторым шведскім салдатам з вялікай цяжкасцю удалося дабрацца да Орши і Шклова, дзе іх захапілі ў палон.

У гэтай бітве шведы страцілі 17 гармат і ўвесь абоз з 7 тысяч павозак, 8500 чалавек забітымі і параненымі, 5 тысяч было ўзята ў палон. З усяго 16-тысячнага корпуса Левенгаўт прывёў да Карла XII трохі больш за 4 тысячи чалавек.

Страты рускіх войскаў складалі забітымі 1111 і параненымі 2856 чалавек.

Аб значэнні перамогі пад Лясной Пётр I пісаў: «Сия у нас победа может первая называться, понеже над регулярным войском никогда такой не бывало, к тому же еще гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и по истине оная винюю всех благополучных последований России, понеже тут первая проба солдатская была, и людей конечно ободрила, и мать Полтавской баталии, как ободрением людей, так и временем...»

Л.Дз.Клок.

З генералаў — у радавыя, з радавых — у генералы

Князь Аникіта Іванович Репнін (1668—1726) с юношескіх лет состоял при Петре I, в 1685 г. поручик «потешной» роты. Участвовал в Азовских походах (1695—1696). В начале Северной войны 1700—1721 гг. командовал дивизией, участвовал во взятии Нотебурга и Нарвы. В 1708 г. за нераспорядительность и потерю 7 орудий в сражении при Головчине был по суду разжалован в рядовые. В бітве при Лесной сражался с

необыкновенным воодушевлением как рядовой боец, увлекал своим примером всех окружающих. Обрадованный победой при Лесной, царь простил Репнина, и он был вновь назначен начальником дивизии. В день Полтавского боя князь Репнін командовал центром нашей пехоты и проявил огромное мужество и распорядительность.

Друкуюцца паводле кн.: *Історія русской армии и флота*. М., 1911. С. 187—188.

У СКЛАДЗЕ РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ

На далучаных паводле першага падзелу Рэчы Паспалітай (1772) землях Кацярына II стварыла дзве губерні: Пскоўскую і Магілёўскую, а генерал-губернатарам на абедзве губерні прызначыла генерал-фельдмаршала З.Г. Чарнышова. У 1776 г. з беларускіх паветаў Пскоўскай губерні ўтворана Полацкая губерня. Земскія установы, што існавалі пры

Рэчы Паспалітай, засталіся, у tym ліку і судаводства. Царыца дадаткова ўстанаўлівала на новых землях губернскія і правінцыяльныя суды, а іх суддзяў дазвалялася прызначаць з мясцовай шляхты.

Неадкладна быў праведзены перапіс насельніцтва. Ён спатрэбіўся для збору падушнага падатку. Гэты падатак устанаўліваўся ў наступным

памеры: штогадовы дзяржаўны аклад з сялян 70 кап. з душы і 1 чацвярык муکі; з яўрэяў па 1 руб. з душы і з купецтва — 1 руб. 20 кап. з душы; акрамя таго, трэба было ўносіць у казну дзяржавы і шмат іншых пабораў. Выходзіла, што цяпер з беларусаў будуць спаганяць значна больш падаткаў, чым раней. А гэта многім было не пад сілу. Кацярыне II прыйшлося за 1-ю палову 1773 г. частку падаткаў адмяніць, а на 2-ю палову гэтага года знізіць іх на 50%.

Адносна хутка на новыя землі знайшліся і новыя ўладальнікі, бо царскі ўрад раздаваў землі рускім памешчыкам, чыноўнікам, а таксама адстаўным генералам і афіцэрам. Прапойскае староства Кацярына II падаравала князю А.М. Галіцыну (1723—1807).

У пачатку XIX ст., пасля смерці Галіцына, Прапойск і навакольныя вёскі трапілі да багатага памешчыка, надворнага саветніка Аляксандра Яншина. Новы ўладальнік памесця прадоўжыў пачатое Галіцынім пераабсталяванне вінакурных заводаў і заснаваў у Прапойску ў 1806 г. палатняную мануфактуру. Яна называлася фабрыкай і знаходзілася там, дзе пітъм была Прапойская МТС. Палатно выраблялася на 8 станках, у 1825 г. яго было выткана 7361 м. Акрамя палатна тут вырабляліся падножныя дарожкі. На фабрыцы працавала 17 чалавек. Гэта былі сяляне-бабылі, якія тут жа на фабрыцы і жылі. Апошніе ўпамінанне пра фабрыку адносіцца да 1847 г. У заняпад прыходзілі і іншыя прадпрыемствы Прапойска, акрамя вінакурнага завода. Ён даваў да 57 тыс. вёдзераў віна, значная частка якога (каля 21 600 вёдзераў) ужывалася на месцы.

Для гандлю віном у мястечку было 11 корчмаў. У воласці дзеяничалі таксама пабудаваны А.Яншиніным жалезаробчы завод у в. Старынка, бровар Піятуховіча ў Трасліўцы,

прапойскае прадпрыемства шарсцяных вырабаў, якое выпускала сукно для сялянскай вопраткі, лесапільня ў Клінах, некалькі вадзяных і ветраных млыноў. А.Яншин меў багатую бібліятэку, карцінную галерэю, калекцыю мармуровых і мазаічных вырабаў. Але ўсё гэта прагуляў яго сын Дзмітрый, калі стаў уладальнікам бацькоўскага багацця.

У 1825 г. уладальніцай Прапойска га памесця стала графіня А.Вязміціна, якая праз тры гады прадала яго адстаўному паручніку А.І.Бенкендорфу. Прыдбаўшы памесце, Бенкендорф звярнуў асаблівую ўвагу на жалезаробчы завод у Старынцы і зрабіў усё магчымае, каб ён стаў самым буйным сучасным металургічным прадпрыемствам ва ўсёй Беларусі. Але з 1862 г. завод пачаў здаваць дасягнутыя пазіцыі, а пасля таго, як у 1864 г. памёр уладальнік, настаў час канчатковага заняпаду прадпрыемства. Што ж тычыцца іншых прамысловых галін, то, акрамя лясной, вінакурнай і ганчарнай, яны асаблівага значэння не мелі. На большасці прадпрыемстваў працавалі 1—2 чалавекі, а ўсё, што імі выраблялася, выкарыстоўвалася на месцы.

Асноўным заняткам і галоўнай кропніцай матэрыяльнага дабрабыту мясцовых жыхароў з'яўлялася сельская гаспадарка. Аднак тэхніка апрацоўкі зямлі была вельмі нізкая. Ураджай збіраліся невысокія. На працягу доўгага часу развіццё земляробства стрымлівалася прыгонным правам. Сяляне не вельмі старанна апрацоўвалі свае палі, бо ведалі: рана ці позна зямлю адбярэ памешчык. Ды і самі памешчыкі ўжо былі перакананы ў тым, што трэба шукаць нейкае выйсце, каб надаць сельскай гаспадарцы штуршок для яе развіцця.

Каб аслабіць напружанасць у грамадстве, якая асабліва абвастрылася пасля паражэння Расіі ў Крымскай вайне (1853—1856), Аляксандр II,

старэйшы сын Мікалая I, сеўшы на трон, быў вымушаны пайсці на адмену прыгоннага права. У сакавіку 1856 г. выказаўся аб неабходнасці вызвалення сялян. На яго думку, прыгоннае права трэба было адмяніць па добраахвотнай згодзе з дваранамі. З такой неафіцыйнай прапановай і зварнуўся да памешчыкаў Беларусі і Літвы, як да найбольш падрыхтаваных да гэтай акцыі.

Пасля станоўчага адказу Санкт-Пецярбург дазволіў стварыць губернскія камітэты для падрыхтоўкі задуманай рэформы. Да вясны 1858 г. такія камітэты дзейнічалі ўжо ва ўсіх беларускіх губернях. 19 лютага 1861 г. было абвешчана аб адмене прыгоннага права. Пры гэтым падкрэслівалася, што памешчыцкія правы «не могут бытъ взяты отъ нихъ безъ приличного вознаграждения или добровольной уступки». І гэта няўхільна ажыццяўлялася пры падрыхтоўцы зямельнай рэформы. Памешчыкі атрымлівалі сапраўды прыстойнае ўзнагароджанне. Калі, напрыклад, рыначная вартасць зямлі ў Магілёўскай губерні была больш за 8 руб. за дзесяціну, то згодна з царскім маніфестам сяляне павінны былі плаціць за яе ў сярэднім больш за 33 руб., пры гэтым на іх кошт клаліся і пазыковыя працэнты. Вядома ж, сялянам адводзіліся не лепшыя землі, а ўсе лісы наогул заставаліся ва ўласнасці ранейшых гаспадароў. А што тычыцца «доброленых уступок», то і яны здараліся.

Так у той час уся Прапойская воласць, як пра цуд, гаварыла пра учынак кульшыцкай палкоўнічыхі, якая нібыта азалаціла сваіх сялян. І вось у Дзяржаўным гістарычным архіве Рэспублікі Беларусь знайдзены дакумент — «Выкупной акт по имени помещицы Быховского уезда Люции Осиповой Войновой, полковничихи». У адпаведнасці з гэтым

актам усяго сялянамі «выкупалось 132 десятины, что составляло по 5 десятин 1200 сажней на 1 крестьянина, сверх сего в собственность крестьян поступает безвозмездно 13 десятин 324 сажни удобной земли и неудобной 133 десятины 1158 квадратных сажней. Все означенные земли отмерены крестьянам и нанесены на прилагаемый к акту план». Відаць, палкоўнічыха была добрай памешчыцай, чаго, на жаль, нельга сказаць пра большасць іншых. Не адразу і толькі з дапамогай самой сталіцы сяляне в. Добры Дуб атрымалі сваіх 880 дзесяцін, выкупленых у памешчыка Вікенція Купрыяновіча Выкоўскага. Вырашыўшы скаргу сялян на іх карысць, «Главное Выкупное Учреждение» абавязала Быхаўскі земскі суд «иметь наблюдение за своевременным поступлением следуемых с означенных крестьян в казну платежей на погашение выкупной ссуды в течение 49 лет по 1024 руб. ежегодно, начиная с 1 февраля 1863 года».

Асабліва цяжка было змагацца за свае права тым сялянам, якія знаходзіліся ў залежнасці ад памешчыкаў — буйных дзяржаўных чыноўнікаў. Некаторыя ўражанні на гэты конт чытач атрымае ад знаёмства вось з гэтым, таксама знайдзеным у архіве дакументам, накіраваным 31 кастрычніка 1863 г. з Санкт-Пецярбурга ў Магілёўскую губернскую па сялянскіх справах прысутнісць:

«По рассмотрении доставленных в Главное Выкупное Учреждение г. начальником Могилевской губернии, при отношении от 30 июля с.г. за № 2885 документов и бумаг по выкупной сделке губернского секретаря Станислава Викентьевича Маковецкого с крестьянами Быховского уезда разных деревень¹, в числе 799 ревизских душ, оказалось, что в сделку сию включено, между прочим, ус-

¹Гаворка ідзе аб вёсках Азарычы, Боўкі, Гразівец, Даўгі Мох, Слабада, Пацяраеўка, Трылесін, Чаранкі.

ловие о запрещении крестьянам рыбной ловли в реках и озерах имения.

В следствие сего Главное Выкупное Учреждение предварительно утверждение настоящей сделки покорнейше просит Могилевское губернское Присутствие сообщить в возможно незамедлительном времени соображения, которыми оно руководствовалось при одобрении сего условия.

Председатель (подпись)

Сенатор (подпись).

Сяляне хутка агледзеліся і ўбачылі, што ад славутай рэформы яны нічога не атрымалі. Спачатку яны лічылі, што ёсце іх бядоты зыходзяць ад мясцовых улад, а ў цэрквях ім зусім «не ту книжку чытають». Калі ж сяляне ўпэўніліся, што чытаюць ім менавіта царскі маніфест, які на самай справе не дае ім ні зямлі, ні волі, то зноў ускалыхнуліся, — і ўскалыхнуліся не толькі па ўсёй Беларусі, але і ў расійскіх губернях. Па часе гэтых хваляванні супалі з новым уздымам нацыянальна-вызваленчага руху ў Польшчы і Літве, які хутка перайшоў ў зброеную барацьбу.

Паводле афіцыйных даных, у 1881 г. у Прапойской воласці налічваўся 1921 былы прыгонны селянін. Яны атрымалі ў агульнай колькасці 12 305,5 дзесяціны зямлі, за якую штогод выплачвалі памешчыкам 12 197 руб. 20 кап.

Зямля па-ранейшаму апрацоўвалася сахой і драўлянай бараной, таму і давала нізкія ўраджай. Прывід голаду заўсёды лунаў над вёскай. І сяляне на такі выпадак рабілі хлебныя прыпасы. Яны зберагаліся ў цэнтральных і запасных вясковых магазінах. Такія магазіны знаходзеліся ў вёсках Барсукоўка, Бязуевічы, Васькавічы, Гайшын, Дубраўка, Жаралы, Іванішчавічы, Кульшычы, Лапацічы, Лясная, Новая Слабада, Папоўка, Прапойск, Прудок, Прыволле, Рабавічы, Рагі, Ржаўка, Рудня, Слаўня, Старынка, Трылесін, Урэчча, Харанеў, Церахоўка, Чарнякоўка, Шаламы.

На кожны магазін меўся наглядчык, які ўтрымліваўся за кошт дзяржаўнага бюджету, разам з такімі службовымі асобамі, як валасны суддзя, вясковы стараста і зборшчык подацей.

Ажыццяўленне зямельнай рэформы прывяло да расслаення сялянства. Тыя гаспадары, у руках якіх апынуліся лепшыя землі, мелі з іх і большы прыбытак. З цягам часу яны змаглі за кошт сваёй працаўтасці і збяднення іншых пашыраць свае надзелы, сталі звяртатца да найму рабочай сілы, хутка адрываліся ад асноўнай масы сваіх аднавяскоўцаў. Такім землеўладальнікамі ў Дубраўцы стаў Арыён Ануфрыеў, у Ганчароўцы — Палікарп Мацішоў. Калі ў 1894 г. у Быхаўскім павеце ў сярэднім на кожнага селяніна прыпадала 21,3 дзесяціны зямлі, то ў названых сялян было больш як па 150 дзесяцін.

Па афіцыйных даных, да канца XIX ст. у павеце памешчыкам, якіх было некалькі дзесяткаў, належала 55% ўсёй зямлі, а тысячам сялян толькі 41%, астатнія 4% зямель былі дзяржаўныя і царкоўныя. Большасць малазямельных ці зусім безземельных сялян былі вымушаны займацца якімі-небудзь промысламі. У вёсках стала больш краўцоў, шаўцоў, бондароў, кавалёў і г.д. Шырокая практиковалася адыходніцтва, калі сяляне шукалі сабе працу па-за вёскай ці назаўсёды ішлі ў горад, дзе ва ўмовах паскоронага развіцця капіталізму заўсёды было няцяжка знайсці чалавеку працу. Зрабіла свой уплыў на лёс Прапойшчыны і яе жыхароў пракладзеная ў 1851 г. Маскоўская-Варшаўская шаша. Яна палепшила шляхі зносін, што, у сваю чаргу, спрыяла развіццю прамысловасці, гандлю, культуры. Калі ў 1863 г. тут дзейнічалі толькі 6 прадпрыемстваў, то ў 1882 г. іх стала ўтрайа больш. Пэўнае ўяўленне аб стане эканомікі Прапойшчыны канца XIX ст. даюць змешчаныя ніжэй табліцы (1, 2 і 3-я), скла-

дзеныя па кн.: Дембовецкій А.С. Опыт описания Могилевской губернии. Т. 1 – 3. Могилев на Днепре, 1882 – 1884.

Як бачым, самая багатая з называемых шаснаццаці – А.А.Мурамцева. Яе чысты прыбытак даходзіў да 10 тысяч руб. у год. А «бяднейшы» з гэтага ліку – В.М.Русінаў. Але яго беднасць адносная, бо ў той час на Магілёўшчыне на кожнага памешчыка ў сярэднім прыпадала 205 дзесяцін зямлі. Наш спіс быў бы няпоўны, калі не прыгадаць памешчыкаў Каморскіх,

вядомых тады ўсёй Магілёўшчыне не багаццем, а колькасцю. Старэйшыя жыхары раёна, бадай, і сёння памятаюць гэта прозвішча. Каморскіх было аж 11. Іх маёнткі знаходзіліся на стыку трох сучасных раёнаў: Быхаўскага, Рагачоўскага і Слаўгарадскага. У пяцірых зямлі было 860 дзесяцін, што менш, чым у сярэднестатыстычнага памешчыка Магілёўшчыны, а ў астатніх крыху больш. Самі вялі гаспадарку толькі Антон Антонавіч і Восіп Антонавіч, а іншыя Каморскія здавалі зямлю ў арэнду. А апра-

Табліца 1

Буйнейшыя памешчыцкія ўладанні

№ п/п	Памешчык і месцазнаходжанне яго маёнтка	Колькасць зямлі (дзесяцін)	Іншыя крыніцы прыбытку	Час набыцця маёнтка
1.	А.І.Бенкендорф, в. Старынка	5178	2 вадзяныя млыны, 2 карчмы	Купчая крэпасць 1828
2.	Н.А. і В.А.Дзяржанскія- Дзякцяр'евы, в. Лапацічы	377	Вадзяны млын, карчма 125 р.	Спадчына 1881
3.	Э.І.Жукоўскі, в. Даўкоўка	3523	2 вадзяныя млыны, 4 карчмы, 1 сукнавальня	Спадчына 1870
4.	Е.Я.Карнуміф, в. Славенскаполле	1800	Карчма 100 р.	
5.	М.А.Крапоткіна, в. Благадаць	6586	Вядзяны млын 100 р., ветраны млын 80 р., карчма 50 р.	Раздзельны запіс 1873 *
6.	Р.А.Лаўраненка, вёскі Еўстажын, Прудок	1191	2 вадзяныя млыны 1100 р.	Купчая крэпасць 1862
7.	В.Б., Е.Б., П.Б.Ляспеўскія, в. Кульшычы	851,5		Спадчына 1864
8.	Ц.П.Лешчанка, в. Іванішчавічы	9806	Млын 300 р., карчма 150 р., сукнавальня 24 р.	Купчая крэпасць 1882
9.	М.П.Мацяйсон, в. Улукі	3721	3 вадзяныя млыны, карчма	
10.	А.П.Мінюшскі, в. Рэкта	561	2 вадзяныя млыны	
11.	А.А.Мурамцева, м. Пралойск, вёскі Кліны, Крамянка, Міхайлоў	11 049	Вінакурны з-д 5688 р., карчма 2300 р., лаўка 400 р., 3 вадзяныя млыны 600 р., сукнавальня	Спадчына 1871 Зямлю ў Крамянцы і Клінах 6136 дзесяцін атрымала па раздзельным запісе
12.	В.Д.Панятоўскі, в. Аляксандраўка	310	Вадзяны млын 40 р.	Спадчына 1840
13.	В.М.Русінаў, в. Харанеў	237,5	Вадзяны млын 300 р., сукнавальня 60 р.	Купчая крэпасць 1873
14.	М.В.Смяроўскі, в. Гайшын	519	Валовы млын 200 р.	Купчая крэпасць 1876
15.	Ф.Ф.Шаняўскі, вёскі Кулікоўка, Юношава	449	Валовы млын 50 р.	Спадчына 1879
16.	А.І.Шэбека, в. Бярозаўка	806	Сукнавальня ў Каменцы	

цоўвалі яе ўсё тыя ж сяляне з навакольных вёсак, што і раней. Яны ж працавалі і на прамысловых прадпрыемствах, дзе таксама бязлітасна эксплуатаваліся. Пра некаторыя прамысловыя прадпрыемствы ўжо гаварылася вышэй. А ўяўленне аб іншых дае табліца 2.

Гэтая прадпрыемствы складалі аснову прамысловасці Прапойшчыны. А тое, што яны выраблялі, амаль

усё на месцы і спажывалася, хоць штосьці вывозілася нават за межы Магілёўшчыны. Вядома, што прапойскай кафляй ablіцаваны сцены Гранавітай палаты Маскоўскага Крамля. Вывозілася значная частка цэглы, шмат лесу. Пропойская прыстань у той час па грузаперавозках займала адно з першых месцаў у губерні. У канцы XIX ст. адсюль штогод сплаўляліся 116 плытоў і 107 400

Табліца 2

№ п./п	Назва прадпрыемства, час яго заснавання і месцаахоўданне	Уладар	Колькасць працуючых		Гадавая вытворчасць	Гадавы прыбытак (руб.)
			майстроў	працоўных		
1.	Сукнавальня, 1821, в. Слаўня Заводы:	Аўхім Лаўрыненка	—	1	2500 арш.	
2.	Кафляны, 1845, м. Пропойск	Казьма Ганчароў	1	20	40 тыс. шт.	2800
3.	Цагельны, 1849, м. Пропойск	Казьма Ганчароў	—	3	40 тыс. шт.	280
4.	Піваварны, 1857, м. Пропойск	Янкель Фрайфельд	1	2	1500 вёдзэр	300
5.	Маслабойны, 1864, м. Пропойск	Шэйн Левіцін	1	—	250 пудоў	125
6.	Маслабойны, 1872, м. Пропойск	Янкель Розінаў	1	—	200 пудоў	100
7.	Маслабойны, 1880, Трасліўка	Марыя Епіфанава	—	1	100 пудоў	100
8.	Канатны, 1868, м. Пропойск	Гірша Моўнін	1	21	4 тыс. арш.	3000
9.	Канатны, 1879, м. Пропойск	Нахман Лявіцін	1	10	2 тыс. арш.	1500
10.	Крупадзёрны, 1878, м. Пропойск		1	—	120 чацвер.	60
11.	Крупадзёрны, 1871, м. Пропойск	Гірша Цукерман	1	—	120 чацвер.	60
12.	Крупадзёрны, 1879, м. Гайшын	Янкель Лесаў	—	—	250 чацвер.	125
13.	Гарбарны, 1876, м. Пропойск	Шай Аскіназі	1	1		775
14.	Гарбарны, 1876, м. Пропойск	Юда Ліфшиц	1	1		1200
15.	Смаляны, 1876, в. Аляксандраўка	Васіль Судзілоўскі	—	3	400 пуд.	160
16.	Дзятцярны, 1876, в. Аляксандраўка	Васіль Судзілоўскі	—	3	560 пуд.	600
17.	Кафляны, 1878, в. Аляксандраўка	Васіль Судзілоўскі	1	7	40 тыс.шт.	600
18.	Цагельны, 1881, в. Прудок	Абелль Рабіновіч	1	—	20 тыс.шт.	200

штук ляснога матэрыялу і 140 кубічных сажняў дроў на суму 65 тысяч руб. Шмат лесу сплаўлялася з прыстані Вапельня.

У Прысожжы часта сустракаюцца населенныя пункты з назвай Рудня. Ёсьць яны і ў нашым раёне. Адна з іх побач са Слаўгарадам, другая — у Гіжэнскім сельсавеце. У першай калісці быў «жалезны» завод, які належал князю Галіцыну. Тут з мясцовай балотнай руды вырабляўся метал, які ішоў у асноўным на сялянскія патрэбы. Адсюль і назва вёскі. Відаць, такое ж паходжанне і назвы другой Рудні.

Амаль поўнасцю задавальнялі нашы продкі і іншыя свае патрэбы. Яны самі сабе шылі вонратку. Кожны мужык і падлетак умеў плесці лапці, чуні, а кожная гаспадыня ўмела пячы хлеб, прасці і ткаць палатно, з якога потым і шыла ўсё неабходнае для сям'і. Непасрэдна на месцы вырабляліся мэбля, посуд, гаспадарчыя прылады і г.д. У шмат якіх вёсках былі свае добрыя бондары, кавалі, сталяры, раміznікі, шаўцы. Аб tym, дзе і колькі іх было, відаць з табліцы З (стар. 58).

Крыху больш за 33 рамеснікі на кожныя 1000 жыхароў. Невялікі давалі яны і прыбытак — ад 50 да 200 руб. у год.

Галоўны прыбытак і надзея на лепшае жышцё ў селяніна звязваліся з зямлём. А яе з цягам часу становілася ўсё менш. Парэформенныя надзелы, якія вёска працягвала яшчэ выкупляць, кожнаму гаспадару трэба было дзяліць на сыноў, якія, падрастаючы, абзаводзіліся сваімі сем'ямі.

Як выйсце са складанага становішча ўспрынялі сяляне перасяленне ў Сібір і іншыя аддаленыя мясціны. З усіх вёсак пасыпаліся прашэнні аб перасяленні. І не дзіўна, бо адразу знайшліся, як кажуць сёння, «дзелавыя людзі», якія пачалі

грэць на гэтай справе рукі. У Магілёве вымушаны былі завесці справу па адвінавачанні такіх асоб. Прыводзім адтуль некалькі радкоў аб адным з такіх дзялкоў: «Ныне пропойским волостным старостою Иваном Киреевым дознано, что Прокофий Минов... получил от каждого крестьянина, записавшегося на переселение в Сибирь, по 30 коп. и кварту водки». Такія добраахвоты-агітатары людзей устурбавалі шмат, а самі ў Сібір не трапілі.

Тады змаглі выехаць Сямён Рандалёў з сям'ёй з в. Падазер'е Прапойскай воласці, шаламоўскія сем'і Кандрата Сцяпанава-Марчанкава і Якава Маісеева, славенцы Іван Нікаленкаў і Сямён Сугачэнкаў з сем'ямі і іншыя.

Аднак перасяленчая хвала пачала хутка заціхаць, як толькі пайшлі звесткі ад тых, хто выехаў у Сібір, Казахстан і іншыя аддаленыя месцы. Аб прыгынах гэтага 7.8.1907 г. пісала газета «Могилевский вестник»: «Приезжают переселенцы в Сибирь, являются на переселенческий пункт, народу видимо-невидимо. Ожидают раздачи земельных участков, холод, помещения теплого нет, живут в бараках, везде грязь, теснота. Участков земли не нарезано, разъехаться на жилье некуда, остались в бараках проводить неопределенное время. Дождались переселенцы теплых дней, посмотрели в суму, мало чего там осталось, ненадолго хватит, а насекомые немилосердно едят... Повернули наши мужички оглобли, дай Бог ноги, да скорей на родину».

Так зрабілі многія, але ж большасць з тых, што пакінулі свае вёскі, не вярнулася. Адны вырашылі ісці да канца ў пошуках шчасця, другія — каб не стаць пасмешышчам у вачах родзічаў, а часцей за ўсё — проста на зваротны шлях не засталося грошай. Такім чынам, і перасяленчая кампанія не палепшила становішча ў нашых

вёсках. Да гэтага трэба дадаць і яшчэ адзін страшэнны біч тагачаснай вёскі — пажары. Яны ўзнікалі частцей за ўсё пры навальніцах. Двойчы — у 1882 г. і 1893 г. — у значнай частцы выгаралі Кульшыцы. Першы раз тут агонь знішчыў 57 двароў, а ў другі — 36. У 1902 г. у Пропойску згарэлі 33 дамы. Страшэнны пажар здарыўся ў выніку неасцярожнага абыходжання

дзяцей з агнём у в. Шаламы ў 1915 г. Згарэлі 33 дамы, шмат гаспадарчых пабудоў, сукнавальня памешчыка М.А.Ларацэвіча і вадзяны млын мешчаніна Беркі Масола.

Наши продкі зведалі і іншыя стыхійныя бедствы. У 1879 г. град знішчыў поўнасцю ўсе пасевы азімых у Быхаўскім, Клімавіцкім, Мсціслаўскім, Чавускім, Чэркаўскім па-

Табліца 3

Сялянскія промыслы на Пропойшчыне ў канцы XIX ст.

№ п/п	Назва населенага пункта	Колькасць		Від промыслу і колькасць занятых у ім	Усяго занята промыслам
		двароў	жыхароў		
1.	Аляксандраўка	40	189	Ст.4	4
2.	Бязуевічы	62	254	Кав.2, ш.1	3
3.	Васькавічы	93	409	Ад.17, 6.6	23
4.	Віравая	57	221	Ад.6, р.12	18
5.	Гейшын	95	450	Ад.20, ш.4	24
6.	Гіжэнка	33	163	Бб, ст.15	21
7.	Дубна	25	197	Ш.1	1
8.	Жаролы	50	291	К.1	1
9.	Іванішчавічы	53	322	Кав.1	1
10.	Кліны	22	77	Ст.1, ш.1	2
11.	Крамянка	40	312	Ст.1	1
12.	Кулікоўка	68	356	Кав.1, к.25, ш.3	29
13.	Кульшыцы	75	300	Ад.10, кав.1, куш.1	12
14.	Лапацічы	35	235	Ад.6, р.20, кав.1	27
15.	Лебядзёўка	31	205	Ш.1	1
16.	Лясная	41	172	Ст.2	2
17.	Новая Слабада	27	108	Р.4	4
18.	Папоўка	26	106	Ад.1, в.п. 2	3
19.	Пропойск	341	2126	Ад.16, р.30, ш.3, разн. інш.9	58
20.	Прудок	71	462	Ад.5, к.1, ш.1	7
21.	Рабавічы	75	270	Ад. 15	15
22.	Рабінаўка	42	146	Ад.3	3
23.	Pari	103	590	Ад.2, к.1, ш.8}	11
24.	Ржаўка	64	285	Ад.4	4
25.	Рудня	65	260	Кав.1, ш.2, р.7	10
26.	Слаўня	107	537	Ад.20, 6.1, кав.2,ш.2,к.1	26
27.	Старая Каменка	46	386	III.3	3
28.	Улукі	43	314		
29.	Урэчча	54	290	Аб.1, ад.2, в.п.2, кав.2	7
30.	Харанеў	44	258	Ад.11, ш.1	12
31.	Целяшы	90	287	Ст.1	1
32.	Церахоўка	65	261	Ад.3, кав.1	4
33.	Чарнякоўка	74	502	Ад.14	14
34.	Чырвоная Слабада	35	165	Б.1, ст.1, куш.1	3
35.	Шаламы			Ад.12, ад.1, кав.1	14
Усяго:		2477	11797		355

Скарачэнні ў табліцы: аб. — абутковы, ад. — адыходніцтва, б. — бандарны, в.п. — выраб посуду, кав. — кавальскі, к. — калёсны, куш. — кушнерскі, р. — рамізныцкі, ст. — сталярны, ш. — шавецкі.

ветах. Праз 3 гады на гэтыя жмяціны зноў абрыйнуўся град. Найбольшыя страты ад яго былі ў Быхаўскім павеце — на 13 360 руб.

Становішча вёскі яшчэ больш пагорылася ў выніку прамысловага крэзісу 1900—1905 гг., які прывёў да ўзмацнення эксплуатацыі рабочых і рамеснікаў.

Збядненне і палітычнае бяспраўе народных мас выклікалі нарастанне супраціўлення ўладам. У 1880 г. па невядомай прычине дашчэнту згарэў Улуцкі маёнтак купца Мацяйсона, у 1892 г. стыхійна ўзняўся «халерны бунт» у в. Вялікая Зімніца, пачалі гарэць памешчыцкія лясы і г. д. А калі губерню ахапілі падзеі рэвалюцыі 1905—1907 гг., то і прапайчане не засталіся ў баку ад іх. Хваляванні адбыліся на кафляным заводзе ў в. Аляксандраўка, на прадпрыемствах Прапойска. Жыхары в. Усохі ў сакавіку 1905 г. самавольна высеклі столькі панскага лесу, што для яго вывазу ім спатрэбілася 130 падвод. А жыхары в. Свенскаполле наогул

пайшлі са зброяй на свайго памешчыка П.О.Эйхельмана. Заклік з адозвы сялянскай групы пры Быхаўскай арганізацыі Магілёўскага акруговага камітэта РСДРП «Долой царское правительство!» ускальхнуў тысячи людзей. 9.1.1906 г. быхаўскі павятовы спраўнік Бяляеў свой рапарт губернатару закончыў паведамленнем аб tym, што сялянскія выступленні «подержавалі деморализуючым образам на стражников и одна треть наличных пеших стражников (8 чел.) вчера просила увольнения от службы и просьбу эту пришлоось удовлетворить...».

Не дала станоўчых вынікаў і Стальпінская аграрная рэформа. А не дала таму, што яна праводзілася, як і рэформа 1861 г., галоўным чынам у інтарэсах памешчыкаў і ставіла на мэце — расчысціць капіталізму шлях у вёсцы. А, па-другое, яе ажыццяўленню перашкодзіла 1-я сусветная вайна.

А.П.Ерашэнка, П.С.Ерашэнка.

Вотчына А.М.Галіцына ў Прапойску

У 2-й палове сакавіка 1775 г. намеснік старства Іван Рыдзіеўскі ўпершыню прыехаў у Прапойск. Ён убачыў беднае мястэчка з разбуранай гаспадаркай.

У сваім першым лісце з Прапойска ў Маскву ад 23.3.1775 г. намеснік так апісвае панская харомы: «Длиною тут замок с обюю сторон по сорок по две сажени; поперек в переднем конце двадцать, а в заднем тринадцать сажен и кругом онога палисадник. В этом местечке харомы на подклетах, сверху шесть покоев жилых, в них печи муравленые зеленые, внизу три житницы хлебные, ледник; как видно по надписи в них, строеные в 1726 году, другие поземные ветхие, в которых живет эконом Пашковский; в них жилых шесть покоев и между ими сени, в сенях очаг кирпичный теплый для Пашковского; конюшни на девять стойл, ворота проезжие в замок через ров мостом рубленые, а наверху рубленый чердак с пе-

реходами». У панскім маёнтку знаходзіліся невялікія запасы жыта, некаторы гаспадарчы інвентар, 22 галавы буйной рагатай жывёлы і 7 свіней. Гэта было ўсё. Жыхары Прапойска, па словах намесніка, знаходзіліся «в худом состояніи, безхлебных и обезлошадных». Многія сяляне іншых населеных пунктаў уцікалі ад прыгнёту. Так, толькі ў адным Васькаўскім фальварку ва ўцекачах лічылася 126 чалавек мужчынскага полу.

У Прапойскім старстве былі 102 383 дзесяціны зямлі. Глебы былі малаўрадлівыя, але затое меліся вялікія лясныя масівы з каштоўнымі пародамі дрэў. Вядомы рускі падарожнік і натуралист І.І.Ляпёхін, праплываючы па Сожы праз Прапойскэ старства ў 1773 г., вельмі малюніча апісваў яго лясныя багацці. Ляпёхін бачыў вялікія лясы, што цягнуліся па абеддвух берагах ракі далёка за межы Магілёўскай губерні. З усіх парод

дрэў асабліва каштоўнай была сасна, якая ішла на мачты караблёў. Па словах Ляпёхіна, лясы даліны Сожа з'яўляліся самай каштоўнай скарбніцай ў Магілёўскай губерні. Штогод з Прапойска ўніз па Сожы сплаўляліся дзесяткі плытоў мачтавага і будаўнічага лесу. Была арганізавана перавозка лясных матэрыялаў нават у Рыгу. Гандаль лесам прыносіў А.М.Галіцыну вялікія прыбылкі. Німала грошай А.М.Галіцын атрымліваў ад эксплуатацыі сваіх сялян. Аднак асноўнай крыніцай даходаў Прапойскага староства было вінакурства. Так, у 1798 г. з усіх даходаў ад маёнтка было 28 тыс. руб., з іх ад вінакурства атрымана 13 тыс. руб.

У Прапойскім старостве ў А.М.Галіцына былі 2 вінакурныя заводы: адзін у Прапойску, другі — у Краснаполі, а таксама шкляны і жалезаробчы заводы.

Асноўную частку насельніцтва ўладанняў А.М.Галіцына складалі сяляне. Некаторыя з іх працавалі на мануфактурах (шкляны, вінакурны і жалезаробчы заводы), астатнія займаліся земляробствам. Сяляне па-ранейшаму павінны былі працаўаць на паншчыне і выконваць шэраг іншых павіннасцей. Аднак яны не цярпелі нацыянальнага прыгнёту, як гэта было пры польскіх памешчыках. Між тым феадальная эксплуатацыя засталася ранейшай. Не вытрымліваючы яе, сяляне ўцякалі. Так, у 1775 г. з усіх уладанняў А.М.Галіцына, размешчаных у Прапойскім старостве, уцяклі 585 чалавек.

Сяляне часта скардзеліся свайму пану на цяжкае становішча, якое ўзмацнялася ў сувязі з адкрыццём вінакурнага завода, аднак А.М.Галіцын на скаргі сялян не звяртаў ніякай увагі. Наадварот, калі А.М.Галіцын даведаўся, што прапойскія сяляне не могуць унесці падаткі, ён загадаў аканому без усякага жалю сабраць усе падаткі і нядоймкі. Сваіх падданых Галіцын называў не інакш як «сволочью», якую трэба трывалы пастаянны боязі. Селяніна Андрэя Васільева з в. Кліны, які ў выніку няшчаснага выпадку страціў працадольнасць, Галіцын загадаў «сбыть с рук». З населеных пунктаў Прапойскага староства самым буйным з'яўляўся Прапойск.

Плошча, якую займаў Прапойск, была нязначная. У той час у ім пражывала 736 чалавек. А апісаны намеснікам замак быў

галоўнай мясцовай славутасцю. Стаяў ён на высокім беразе Сожа амаль над самым абрывам. Відаць, князю не вельмі падабаліся харомы. І ён, даведаўшыся, што ў Прапойску будзе Кацярына II, тэрмінова пабудаваў двухпавярховы драўляны палац, у якім у студзені 1787 г. прымаў і частаваў імператрыцу і яе світу.

Аб гэтым будынку і яго наваколлі Галіцын пісаў брату Дэмітрю ў Вену: «Дом в Пропойске хотя и просто построен, но покоен и убран пристойным образом. Он лежит на горе и на месте весьма красивом и видном; под горою и под самым домом соединились две большие реки, на другой стороне которых находится просторный луг, обшигтый (sic) дубовым лесом. Сию вотчину... имею я от щедрот ее императорского величества, и ежели оная не была бы в 600 верстах от Москвы, то б не можно для меня иметь приятинейшего пребывания, как в оной».

Акрамя княжацкага замка да славутасцей Прапойшчыны таго часу можна аднесці некалькі драўляных цэрквяў, з якіх 3 былі ў Прапойску: 2 праваслаўныя і 1 каталіцкая, і 32 карчмы. У адрозненне ад цэрквяў, якія былі толькі ў мястэчку і некаторых буйных вёсках, карчма мела амаль у кожным населеным пункце і займала значнае месца ў жыцці насельніцтва. Сюды прыходзілі людзі не толькі каб выпіць чарку гарэлкі, але і крыху пашынца, сустрэцца з патрэбным чалавекам, аб чымсьці дамовіцца. Вінакурэнне прыносіла А.М.Галіцыну не толькі грошавы прыбыток, але і спрыяла развіццю жывёлагадоўлі. Брагай выкормлівалася ўся княжацкая жывёла і жывёла, узятая на адкорм у насельніцтва. У архіўных паперах Галіцына ёсьць наступны запіс, зроблены ў 1799 г.: «Принято ад Прапойскага школьніка, собранных им з зешніх пропойскіх евреев за поение прошлой зимой брагою их 67 коров, с кождой по 1 р. 30 коп., еще за 9 телят, коз и проч. скотины разными срокамі принято 11 руб. 50 коп.». Трэба адзначыць, што Галіцын атрымліваў з Прапойскага староства вельмі значныя на той час прыбылкі. Аднаго аброку кожная сялянская сям'я плаціла яму па 5 руб. у год, а бабылі — па 1 руб. Як сведчаць дакументы, у 1783 г. толькі грашыма князь спагнаў з жыхароў Прапойска 988 руб. 55 кап.,

Рудні — 131 руб. 05 кап., Васькавіч — 251 руб. 30 кап., Слауні — 187 руб. 25 кап., Жарол — 192 руб. 95 кап., Рабінаўкі — 120 руб. 80 кап., Урэчча — 164 руб. 90 кап., Шаламоў — 112 руб. 15 кап., Віравой — 205 руб. 90 кап. У лік аброчных грошай князь прымаў пяньку па 80 кап. за пуд і каноплі па 1 руб. 20 кап. за чвэрць. Браў князь з сялян і за сянныя пакосы, дровы, за лоўлю рыбы, збор грыбоў і ягад, за рачныя перавозы, гонку дзёгтю і г.д. Яго агульны прыбытак павялічваўся з году ў год. Калі ў 1798 г. у княжацкую казну паступіла 28 029 руб. 65 3/4 кап., то ў 1801 — 34 930 руб. 65 кап.

Плаціў жа князь галоўным чынам толькі вінакурам, бо астатнія рабочыя былі з яго прыгонных сялян. Спрабаваў ён завесці з іх ліку і вінакураў, але з гэтага нічога не атрымалася, і князь толькі больш упэўніўся ў tym, што вінакур павінен быць вонкім, добра ведаць сваю справу, а галоўнае — вольным чалавекам. Тады можна разлічваць і на добрыя вытворчыя вынікі. Таму ў прыхода-расходных кнігах Пропойскага староства і знаходзім такія радкі: «На январь 1798 г. выдано порцовых находящимся при винном заводе людям: винокуру Мартыну Павлову 50 коп., винокуренным работникам — Алексею Кирпичникову 40 коп., Моисею Козусю 40 коп., Семену Княжковскому 40 коп. и другим 8 чл. по 40 коп. Кроме того, винокуру Мартыну Павлову куплено к празднику, дабы стараліся о винокурении, и шляпа 55 коп., кушак 35 коп., сапоги 80 коп., платок набойчатый 30 коп., итого на 2 руб. Ежемесично всем винокурам выдавался натурою хлеб два четверика ржи на человека».

Паказаў князь шчодрасць, калі вырашыў пабудаваць у Пропойску новую царкву з асобнай званіцай. Яе ўзвядзенне пачалося вясной 1791 г. і ішло вельмі хут-

ка. 29.4.1792 г. А.М.Галіцын пісаў: «Пропойская церковь, будучи выкладена теперъ почти до большого карниза, требует совершенно бдительного смотрения в ее дострой... Колокольня, будучи заложена от церкви отдельно и подаввшись к оврагу, в достройке требует осторожности той, чтоб не наклонилась из своей кривизны от могущего быть осыпа земли в овраг, и хотя со стороны оврага забиты сваи, однакоже совсем на оное положиться невозможно». Князь уважліва сачыў за ходам будаўніцтва, даваў дэталёвыя і карысныя парады. Узвядзенне царквы, якое вялося пад кіраўніцтвам муляра Лукі Іванова, закончылася ў 1793 г. У гэтай царкве, атрымаўшай назну Раства Прасвятой Багародзіцы, быў вельмі прыгожы іканастас, прываблівая размалёўка сцен, якая часткова збераглася і да сённяшніх дзён. Як і марыў Галіцын, царква, якая стаіць на самым высокім месцы ў горадзе і ўздымаецца ў вышыню больш як на 30 м, ужо два стагоддзі з'яўляеца добрым помнікам князю і застанеца ім яшчэ надоўга, бо зараз яна знаходзіцца пад аховай дзяржавы.

Ад іншых жа памешчыкаў, якія гаспадарылі ў межах сённяшняга Слаўгарадскага раёна, практычна ніякіх помнікаў не засталося, ды і ўладанням іх было вельмі далёка да Галіцынскага. Калі ў княжацкай вотчыне было больш за 102 тысячи дзесяцін зямлі, то ўладальнікі маёнтка ў Свенскаполлі мелі яе амаль у 60 разоў менш, а ў аляксандраўскага памешчыка У.Д.Панятоўскага было ўсяго 310 дзесяцін. Але ж, як вядома, ад велічыні памесція ніколкі не залежаў ні ўзровень эксплуатацыі сялян, ні памеры шматлікіх падаткаў, якія яны былі павінны плаціць і дзяржаве, і свайму ўладару.

Л.Дз.Клок.

Імператрица ў Пропойску

«Если б теперь была весна я посадила б здесь молодое дерево на память хозяину», — сказала императрица Екатерина II в пропойском замке князя Голицына.

Как бы чувствуя великое значение свое-го посещения для только что возвращенного Западно-Русского края, императрица Екатери-на II посетила Могилевскую губернию два

раза: в мае и июне 1780 г., проехав из Витебской губернии через Сенно и Шклов в Могилев, и отсюда через Шклов, Горки и Ляды в Смоленскую губернию, и вторично в январе 1787 г., проездом в Крым, через Мстиславль, Кричев, Пропойск, Чечерск, Гомель.

О пребывании Екатерины II в Пропойске сохранилась надпись, к сожалению, не со-



Кацярына II.

временная, но сделанная во всяком случае вскоре после проезда императрицы, на основании показаний очевидцев и записей семейного архива.

Надпись сделана на медной выпуклой доске овальной формы (41x27 см).

Таблица эта первоначально была прикреплена к липе, на которой императрица вырезала день своего пребывания, но впоследствии снята оттуда и теперь храниться в доме помещика.

Текст надписи следующий:

Императрица Екатерина II-я во время до-
стопамятного Путешествия в Тавриду, изво-
лила посетить обер Камергера Князя Голицы-
на, в М-Пропойске. Князь Голицын в ожид-
ании Высокой-путешественницы, выстроил на
самом берегу Сожа, против устья Прони За-
мок, обнесенный палисадом, где 20-го Янва-

ря 1787 года, угощал Государыню обеденным столом; При этом случае находились Штатс-дама Гр. Ставронская, Кам. Фрейлины: Протасова, и Гр. Чернышева, Граф Ангальт, Н.Г.Чернышев, Обер Штал. Нарышкин; обер-Кам. Шувалов; Гофмей. Безбородко; Гофмар. Кн. Барятинский; Тай. Советник Стрекалов, Гр. Ставронский, Гр. Штакельберг, Чертков, Неделинский, Мелецкий, Валуев, Салтыков и Рединберг, Флигель Адъютанты Мамонов, Левашов и Льзов; Камер Юнкер Граф Головкин, Бибиков и Коубей, Лейб-Медик Рожерсон; Иностранные Министры Гр. Сегюр, Фишерберт, Кобенцен и Принц де Линь;

Весь поезд состоял из 14 больших карет и 126 м. Крытых Саней — При отъезде Императрица изволила сказать: «Еслиб теперь была весна, я посадилаб сдесь молодое дерево на память Хозяину, Но при 8 градусном морозе, Я Вырежу на этой липе только день Моего пребывания».

Излишне говорить, что память о великой императрице доселе жива в народной памяти. Ее именем названы все старинные дороги, уцелевшие каменные верстовые столбы, старинная дорожная посадка и т.д. В Пропойске облик императрицы принял легендарный характер и ее именем названа даже доисторическая каменная баба, находящаяся в саду помещика. Ее же именем переименована известная героиня радимичского богатырского эпоса, устроившая состязание между женихами своими и разлившаяся потом «синим колодезем», когда победителем из состязания вышел жених нелюбый.

*Могилевская старина. Сб. ст. Мог. губ. вед.
под ред. Е.Р.Романова. Вып. 2. 1900 и 1901
гг., Мог. губ. 1901. С. 69.*

Побач прайшла, але мінавала

Шмат варожых нашэсця ў іншых пакут праакціліся ў мінульы стагоддзі праз Слаўгарадчыну. А вось вайна 1812 г. яе мінавала, хоць і прайшла побач.

Паўмільёна напалеонаўскіх войскаў уварваліся тады ў Расію. А яна змагла проціпаставіць ім усяго каля 180 тыс. чалавек, падзеленых на троі арміі.

Рускія войскі, якіх цяснілі пераўзыходзячыя сілы праціўніка, з заходніх рубяжаў Айчыны адыходзілі на ўсход. Асабліва ўпартася супраціўленне францу-

зам аказвала 2-я Заходняя армія на чале з вучнем А.В.Суворова князем П.І.Баграціёнам.

Добра ведаючы гэтага рускага палкавода яшчэ па штурме Ачакава (1788) і італьянскім і швейцарскім паходах Суворава (1799), праціўнік кінуў супраць яго значную частку сваіх сіл. Аднак бліскучымі манеўрамі генерал Баграціён неаднаразова выратоўваў 2-ю армію ад разгрому і наносіў ворагу адчувальныя ўдары.

Аб гэтым шмат напісаны гісторыкамі.

Мы ж зâтрымалі ўвагу чытача толькі на тым баявым эпізодзе, які мае непасрэднае дачыненне да мінулага нашых мясцін.

Армія Баграціёна адыходзіла з Бабруйска на Магілёў. Яе 7-ы пяхотны корпус, якім камандаваў генерал М. М. Раеўскі, дасягнуў в. Дашкаўка. Далейшы шлях яму перагарадзілі французскія войскі маршала Л. Даву. Яны занялі пазіцыі каля в. Салтанаўка з мэтай разграміць армію Баграціёна. У Даву было амаль удвая больш сіл, чым у Раеўскага, і ён раніцай 11 ліпеня пачаў атакі на рускіх. Аднак яны на працягу двух дзён не толькі мужна стрымлівалі націск ворага, але і самі разлуча контратакавалі яго, неаднаразова ўрываючыся ў Салтанаўку.

Як сцвярджае ў сваіх запісках відавочнік тых падзеі ігумен Арэст, з

Дашкаўкі ў Магілёў перавезлі тады раненых французаў да 5 тыс. чалавек і прыкладна столькі іх было забіта. Вялікія страты панесла і руская армія.

Пераканаўшыся, што ў гэтым месцы на процілеглы бераг Дняпра перабраца будзе немагчыма, Баграціён адвеў армію на поўдзень і каля Новага Быхава па мосце пераправіўся цераз раку. Адсюль адкрывалася дарога да Смаленска, дзе Пётр Іванавіч намерваўся злучыцца з 1-й Захоўнай арміяй Барклая дэ Толі. 14 ліпеня 1812 г. Баграціён атакаваў суперніка жыхары Прапойска. Адсюль ён адправіўся далей на ўсход. Наперадзе ў генерала была Барадзінская бітва — самая жорсткая і апошняя ў яго жыцці.

П. С. Надзеждзін.

Мільёны прагуляў і памёр на саломе

В начале XIX в. Пропойск принадлежал Дмитрию Яншину, сыну откупщика, оставившему ему миллионы. Яншин был человек образованный, любил изящные искусства и был знатоком в них. Был добр, благотворителен, но, несмотря на громадное состояние, не умел уравновесить своих средств с издержками, с благотворительностью, со страстью к блеску и роскоши, с необузданностью широкой натуры. Великолепные палаты его вмещали сокровища; библиотеку, картинную галерею, мраморные и мозаичные изделия, драгоценные античные бронзы и тысячи разных предметов, много стоивших, но не имевших определенного назначения и цели. Он любил жить эпикурейцем. Любители кутежей съезжались к нему из отдаленных мест. Все, что только утонченный вкус, гастрономические затеи, своевольная прихоть могут выдумать, — все это было в Пропойске. Его пиры и обеды пользовались громкой известностью.

В то же время его благотворительность не знала пределов. Конечно, многие злоупотребляли его добротой. Наконец, под пьяную руку он дарил без счету людям, вовсе того не стоившим. Какой-то приезжий стихотворец, во время пирушки, по его желанию произнес экспромтом четырехстишие:

Не Дмитрий ты Донской,
Не Дмитрий Самозванец;
Но Дмитрий Пропойской,
Словом, — пьяница из пьяниц.

Эти стишкі так понравились Яншину, что он тут же подарил ему целую деревню. Известному польскому писателю Иосифу Быховцу, долго у него гостившему, подарил на прощание 15 тыс. рублей. Так всешло прахом. Миллионное состояние улетучилось и Яншин умер на соломе.

А. К. Киркор.

Друкунца па кн.: Жывописная Россия.
СПб.; М., 1882. Т. 3. С. 424—425.

Так вырашалася простае пытанне

З прашэння пратаіерэя Прапойскай царквы Раства Багародзіцы генерал-губернатару віцебскаму, ковенскаму, смаленскаму і магілёўскаму: «1824 г. апреля 23 дня мне паветовыи маршал Макавецкий объявил, что участок дороги для

церковных означенной пропойской церкви крестьян остается в десяти верстах от их жилищ на что все были согласны. Между тем 1825 г. августа 9 дня из полученного мною от помянутого маршала через нижний земский суд билета под

№ 150-м усмогрэл что участок дороги для тех крестьян, к крайнему их отягощению назначен вместо Черниговского тракта к Бобруйской границе отстоящей от их жилиш в 60 верстах» (Нацыянальны гістарычны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 1297. Вол. 1. Спр. 2126).

Гэта, на першы погляд, простае пытанне пра пойскага протаіерэя Андрэя Дарашкевіча патрабавала шмат часу для свайго вырашэння. І вось за тыдзень да

новага 1827 г. Магілёўскае губернскае праўленне дасла генерал-губернатору Хаванскаму, што пытанне перагледжана і пратэст пратаіерэя задаволены «в соответствии с предписанием Вашего сиятельства от 10 генваря 1826 г. под № 127, а быховскому подкоморию по таковому поручено безотлагатльно донести Правлению какою имеется успех в исполнении данного ему поручения».

Падрыхтавала В.П. Ерашэнка.

У ролі пазаштатнага горада

В 1387 г. заштатны город Пропойск упоминается в числе городов, принадлежащих Киеву и отдаенных Скиргайле, князю троцкому и полоцкому. В 1430 г. Пропойск был причислен к владениям Свидригайла. С конца XV в. Пропойск, находясь близ московских границ, часто терпел разорения, хотя в договорах и делалось условие, чтобы в мирное время Пропойск «ничем не зацепляти». В 1511 г. Пропойск получил королевскую грамоту, по которой жителям его предоставлялось правоносить все подати прямо в казну, в то время он считался королевской волостью и управляемся старостами. По присоединении Белоруссии к России Пропойск быложалован князю Голицыну.

...Некогда здесь существовал институт благородных девиц, который по воле

императрицы Александры Федоровны, остановившейся в Пропойске в 1828 г., был переведен в Пипенберг (вблизи Буйничского монастыря).

Пропойск — первая по сплаву пристань в Могилевской губернии. Здесь же есть заводы по производству изразцов и 2 канатных, народное училище, церковноприходская школа, почтово-телеграфное отделение, становая квартира, а также 2 православные церкви, из которых одна во имя Рождества Пресвятой Богородицы, построенная князем Голицыным, имеет великолепный иконостас. Жителей в Пропойске 3400, из них более 1 1/2 тыс. евреев.

Друквеца па кн.: Россия, полное географическое описание нашего отечества. СПб., 1905. Т. 9. С. 483—484.

З гісторыі адной вёскі

Вёска Гайшын (ва ўсёй дарэвалюцыйнай літаратуры яна ўпамінаецца як Гейшин, альбо Геншин) размешчана на малаяунічым больш высокім беразе р. Сож пры ўпадзенні ў яго невялічкай р. Ульянка. Зараз яна перасохла, а раней, відаць, была паўнаводная і імклівая. Сведчанне таму — сляды грэблі, што захаваліся да нашага часу. Дзве з іх, якія знаходзіліся каля пас. Селішчы, утваралі вялізнае возера, якое ўпрыгожвала маёнтак мясцовага пана. Гэта месца зараз так і называеца «Вазярышча». А якія дубы раслі тут у наваколлі! Асабіста мне з дзяцінства запомніліся пні ад зрэзаных дубоў-веліканоў, якіх яшчэ ў пачатку гэтага стагоддзя можна было бачыць у нашых мясцінах. І наогул вёску з усіх бакоў абступалі векавыя лясы. Але, ня-

гледзячы на гэта, яна не была, як кажуць, глухаманню. Бо ў дадатак да воднага шляху праз яе праходзіла грунтавая дарога, якая з'яўлялася ў той час адной з галоўных артэрый і звязвала Расію з Украінай.

Ёсьць усе падставы меркаваць, што менавіта па гэтым шляху ішла дружына кіеўскага князя Уладзіміра Святаславіча на чале з ваяводам Воўчым Хвастом, якая ў 984 г. на р. Пяшчанка разбіла радзімічаў. Пяшчанка ж, як вядома, праразаючы гэты шлях, упадае ў Сож за два кілометры ад в. Гайшын. Значна пазней па гэтай дарозе вяртаўся з Кішынёва ў Пецярбург ссыльны паэт А.С. Пушкін. Па ёй таксама везлі ў тагачасную сталіцу арыштаванага Т.Р. Шаўчэнку. А ўжо ў наш час праязджаў праз вёску вядомы рэвалюцыянер П.М. Лепяшынскі, які накіроўваўся ў

Літвінавічы з мэтай арганізацыі школы-камуны.

Асаблівы ўпłyў на жыццё маіх землякоў рабіла тое, што амаль заусёды абставіны складаліся так, што менавіта праз нашу мясцовасць праходзілі граніцы, яна была шляхам для войска. А гэта значыць — рабаванні, кантыбуціі і паборы, якія збяднялі насельніцтва, нярэдка асуджаючы яго на галодную смерць. Таму нядзіўна, што жыхары нашай мясцовасці былі бяднейшыя за тых, хто праражываў воддарль ад такіх шляхоў.

Ратуючыся ад панскага прыгнёту, сяляне ўцякалі ў лясы. Там яны папаўнялі рады беглых, нападалі на маёнткі. Многія з іх перабіраліся на Украіну, уступалі ў казацкае войска. Вось чаму ўсяляка паўстанне на Украіне хутка, нібы рэха, перакатвалася на Беларусь. Паводле «запісак ігумена Арэста», у 1588 г. атаман войска казацкага Мацюшка па мянушцы Гультай, са сваімі «малойцамі», праходзячы праз нашу мясцовасць, учыніў напад на Магілёў. Безумоўна, у яго атрадах былі і беглыя беларусы. У 1595 г. Севярын Налівайка, а пазней Ілья Гаркуша, Сцяпан Падбайла прыйхадзілі ў Беларусь са сваім войскам. Здараліся так, што шмат мясцовых жыхароў ішлі да казакоў. Калі ж на Украіне началася народна-вызваленчая вайна пад кіраўніцтвам Багдана Хмельніцкага, яна неузабаве ахапіла і нашу мясцовасць.

У час вайны Расіі з Рэччу Паспалітай 1654—1667 гг. у Беларусь былі накіраваны атрады казакоў пад камандаваннем палкоўніка Івана Залатарэнкі. І калі атрады казакоў асадзілі Стары Быхаў, Залатарэнка пісаў цару Аляксею Міхайлавічу: «Тогда оставляя товарищество свое по сей стороне Быхова от Могилева с великим ущербом имело быть городам: как Быхову Новому, Чечерску, Пропойску, Рогачеву, Геншину (Гайшину), Злобину (Жлобину) и многим городам и волостям, до тех мест належачим».

Гэта першое пакуль што знайдзене ў памінанне аб нашай вёсцы ў гістарычных крыніцах. Але тая акаличнасць, што больш за 300 гадоў таму яна была ўжо вядома, сведчыць, аб tym, што праста пакуль што больш ранніх звестак аб Гайшине не знайдзена. Наступныя звесткі аб нашай вёсцы сустракаюцца ў 2-й палове XVIII

ст. у «Атласе Магілёўскай губерні», складзеным у 1777 г. у г. Магілёў. На адной з яго старонак ёсьць карта Быхаўскага павета з сёламі і мястэчкамі, у tym ліку і «местечко Гейшин». А ў зносцы значыцца: «Местечко Гейшин — на правой стороне р. Сожа при впадении ручья Ульянки лежащее по дороге из Украіны и имеет одну церков Греческую». Дарэчы, аб пабудове царквы ў Гайшине дайшлі такія звесткі: калі было вырашана будаваць царкву, то ўзнікла пытанне: дзе? Да таго часу вёска так разраслася, што могілкі апынуліся ў яе цэнтры. Тут і пабудавалі царкву, а новае месца для могілак адвялі ў іншым месцы, дзе яны знаходзяцца і зараз. З цягам часу вакол царквы ставіліся двары сялян.

А звесткі пазнейшага часу — больш падрабязныя. Напрыклад, па пятай рэвізіі 1794 г. значыцца, што каля «местечка Геншин — что прежде было село», стаіць «мушкина мельница об одном поставе действие имеет только в полую воду». І далей указваецца, што ў мястэчку ёсьць адна царква праваслаўная і адна яўрэйская школа драўляная. Маецца звестка аб уладальніку нашай вёскі: «...мястэчкі Н. Быхаў, Дашкаў і Геншин з сёламі і вёскамі, у tym ліку і Бязуевічы, належаць тайнаму саветніку Францішку Сапегу». У той час гэта быў магнат, які валодаў амаль усёй Магілёўскай акругай.

Са «Справы аб інвентарах памешчыцкіх уладанняў Магілёўскай губерні» за 1848 г. даведаемся, што маёнтак Гайшин ужо належала памешчыку Вікенцію Парэбскому. З 2 тысяч дзесяцін «удобной» і «неудобной» зямлі, якая знаходзілася вакол вёсак Гайшин і Барсукоўка, 1200 належала пану, а астатнія аддавалася ў карыстанне сялянам, за што кожны працадольны член сям'і працаваў на пана, як гаворыцца далей у інвентары, па аднацяглай павіннасці: у тыдзень два дні «пешых» і два дні «конных». І яшчэ да гэтага кожны з іх павінен быў адпрацаваць у год дзвеяць дзён «в купе с тяглом и столько же пеших». Сюды трэба дадаць яшчэ чатыры дні ў год «строительных». Акрамя ўсяго пералічанага кожны двор на працы года аддаваў пану 50 фунтаў пянькі, адну курыцу і 15 яек. З улікам усіх павіннасцей селяніну ў год даводзілася працаваць на сябе толькі 83 дні.

Гэтыя лічбы даюць уяўленне пра становішча прыгонных сялян. Знаходзіліся смельчакі, якія адкрыта ўступалі ў барацьбу са сваімі прыгнітальнікамі. Адзін з такіх выпадкаў адбыўся ў нашай вёсцы. Дзеяностагадовы Стахван Адамавіч Савіцкі расказваў, як яго бабуля Мальвіна Іванаўна Савіцкая неаднаразова ўспамінала пра жудасны выпадак, што здарыўся ў тутэйшым панскім маёнтку гадоў за 15—16 да адмены прыгоннага права. Яна працавала тады на панской кухні, дзе гатавалі ежу дваровым людзям. Аднойчы гайшынская моладзь пажадала «справіць ігрышчу», гэта значыць паскакаць у каго-небудзь у хаце. Якраз быў дваровы скрыпач, якога і напраслі пайграць. Але трэба было яшчэ спытаць дазволу на гэта ў пана. Двоє дваровых хлопцаў, Грыша і Фама (нібыта пабочныя панскія сыны), якім было даручана атрымаць такі дазвол, прайгнаравалі патрабаванні гаспадара. Вядома ж, на другі дзень пан даведаўся аб іх свавольніцтве. І адразу ж загадаў адправіць хлопцаў на

стайню і даць ім па дваццаць пяць розгаў. Што было і зроблена.

Калі ўсе дваровыя сабраліся на вячэрну, было толькі і размовы пра гэта здарэнне і наогул пра здзекі пана. Усе, вядома, шкадавалі хлопцаў. Але павячэралі, Грыша і кажа: «Нічога, хутка ён не будзе нас біць». На гэтым і скончылася размова. І ніхто не звярнуў ніякай увагі на яго слова.

Ішоў час, усе забыліся пра той выпадак. Але толькі не Грыша і Фама. Аднойчы, калі на дварэ стаяла позняя восень, Грыша, скапіўшы вялікі сталовы нож, хуценька выбег з кухні, ускочыў на каня, які стаяў (дарэчы, Грыша быў у пана верхавым — ездзіў у суседнія маёнткі з рознымі дэпешамі, за поштай у Свенск), а следам за ім — Фама (ён быў панскім кучарам). Неўзабаве стала вядома: хлопцы зрабілі над сваім катам самасуд і не толькі над ім. У тую жудасную ноч пралілася панская кроў у мясцовым і шэрагу іншых маёнткаў у акрузе.

B.F. Vasилькоў.

Вучыў пан, вучыў настаўнік...

Як гаспадар гайшынскі пан Парэбскі быў не дужа дбайны. Спачатку, каб павялічыць даход ад свайго маёнтка і пусціц гроши на розныя свае гулі, ён прымушае сялян працаваць на паншчыне па чатыры дні на тыдні, а бачыць, што і адсюль мае набытку мала, нават пазычae ў красавіку 1859 г. у сваёй жонкі Ганны Каспараўны пяць тысяч рублёў срэбрам. Дарэчы, доўг той жонка Парэбскага патрабавала праз суд і прасіла замест яго вёску Барсукоўку.

У сваёй сквапніасці пан дайшоў да таго, што пашкадаваў некалькі сотак зямлі пад будаўніцтва першай у мястэчку школы. Таму, нягледзячы на ўрадавы загад аб адкрыці народных вучылішчаў для сялян і новы школьні статут, да 1862 г. дзеці гайшынскіх сялян вымушаны былі займацца ў хаце дыяканама мясцовай царквы.

Хата тая знаходзілася на месцы цяпешняга будынка аддзялення сувязі і, уласна кажучы, дыякан з'яўляўся адзіным настаўнікам усёй дзяцвты ды яшчэ свяшчэннік мясцовы М.Лепяшынскі, які скончыў адзін курс Магілёўскай духоўнай семінарыі. Адмена прыгоннага права

яшчэ больш аддаліла адкрыццё школы, бо гайшынскі пан быў на мяжы разарэння.

Тады сялянская абшчына пачала арандаваць памяшканне ў заможных яўрэйскіх гаспадароў. У 1862 г. народнае вучылішча ў мястэчку Гайшын было заснавана. Але паколькі ўласнага памяшкання не мела, сюды не накірувалі сапраўдных настаўнікаў.

А вучыць было како: у 1863 г. гайшынцу налічвалася 795 «душ обоего пола».

На ўсёй Беларусі ішло масавае выкупленне сялян ад прыгону. 30 кастрычніка 1864 г. з 227 сялянскіх гаспадарак ад прыгоннай залежнасці выкупілася 208. Працэс выкупу быў такі: чвэрць выкупнай сумы сяляне аддавалі пану, а затым былі вымушаны 49 гадоў плаціць астатнія трох чвэрці — па 1131 рублю і 20 капеек. Усяго па выкупным акце гайшынцы заплацілі свайму пану 22 тысячи рублёў — сума па тым часе вялікая.

У 1867 г. там, дзе цяпер знаходзіцца будынак старой школы, было пабудавана спецыяльнае памяшканне пад вучылішча — класны пакой і інтэрнат для начлегу вучняў з аддаленых вёсак. Іх бацькі

прывозілі сюды харчаванне, а ежу гатаўала ірыбярльшчыца. Штогод на ўтрыманне вучылішча дзяржава выдаткоўвала 150 рублёў. 1 верасня 1867 г. у Гайшынскае вучылішча на пасаду настаўніка быў накіраваны Уладзімір Іванавіч Ларчанкоў, які быў тут да 1873 г. Відаць, з-за жабрацкай платы ў дзесяць рублёў на месец ці, можа, з другой прычыны, але пасля яго звольнення 2 гады месца настаўніка ў Гайшыне пуставала.

З 1874 г. у местачковым вучылішчы пачынае працаваць настаўнікам Іван Аляксеевіч Сушчэўскі. Ён і законавучыцель Грыгороўскі, які змяніў на пасадзе святара Гайшынскай царквы М. Лепяшынскага, утварылі аснову для далейшага развіцця вучылішча на свае і дзяр-

жаўныя гроши. У 1895 г. у Гайшыне працавала 1060 чалавек, з якіх 108 было школьнага ўзросту (8—11 гадоў). Але вучылішча наведваў толькі 71 вучань, а заканчвала яго каля палавіны гэтай колькасці рабят.

Усе вучні падзяліліся на тры ўзроставыя групы, але займаліся ў адным памяшканні. Акрамя гайшынскіх тут вучылішча і дзецы з Селішча і Перагона.

Сушчэўскі бясплатна праводзіў урокі гімнастыкі і спеваў, а вясной і восенню вучыў садоўніцтву і агародніцтву, за свой кошт выпісваў ён для чытання местачкоўцаў газету «Свет».

Да 20-годдзя самаадданай працы Сушчэўскага ўзнагародзілі прэміяй у 25 рублёў.

Пад гоман хваль

У нашай мясцовасці суднаходны ад Крычава Сож з'яўляўся нібы адбіткам жыцця таго часу нароўні з берлінамі (грузавымі баржамі), якія цягалі бурлакі. З 1858 г. па рацэ пачалі плысці колавыя пароходы «Чыкага», «Усход» і «Арыён». Як расказвалі старожылы, з'ездзіць у Прапойск або Гомель гайшынцы імкнуліся на «Чыкага». Чаму? Плата за праезд на «Усходзе» была такая ж самая, што і на гэтым, а вось на «Чыкага» ўсім пасажырам давалі булачку...

У 1876 г. маёнтак Гайшын купляе тытулярны саветнік Смяроўскі. На той час у мястэчку працьвала 556 чалавек, з якіх чатыры сям'і займаліся кравецкай спрэвай, дваццаць сялян ад рannияй вясны і да позняй восені былі плытагонамі, а зімой адпраўляліся на заробкі на Украіну — становіліся шахцёрамі.

У 1879 г. Я. Лесаў адкрывае крупадзёрны завод там, дзе р. Ульянка перасякала былы Чарнігаўскі тракт, яўрэйскія рамеснікі ставяць адразу тры кузні. У дадатак да вадзянога і валовага млыноў будуюцца тры ветракі — два на паўночнай ускраіне мястэчка і адзін — на паўднёвай. Там, дзе зараз каля крамы знаходзіцца электрападстанцыя, крыху далей ад шляху, была алейня, на якой з канапель атрымлівалі алей. Два саматужныя заводзікі стаялі на паўднёва-захоўнай ускраіне Гайшына. Гэта былі конныя крупадзёркі.

Уздоўж шляху звычайна больш за ўсё сяліліся яўрэі і кожны з іх чым-небудзь гандляваў. Толькі афіцыйна гандлюючых крам у мястэчку было 12.

Пра той час можна згадаць у томе дзесятым кнігі «Россия: полное описание нашего Отечества» пад рэдакцыяй В. П. Сямёна. «С мукомольным производством связано круподерное, достигающее 88 тысяч рублей. Выше всего оно состоит в Могилевской губернии — 71 тысяча рублей. Круподерные заводы встречаются здесь в Быховском уезде в mestечке Журавичи — Когана, в mestечке Гейшин — Лесова». Яўрэі замест кароў трymалі ў сваіх дварах коз. Гэтых жывёлін у мястэчку было столькі, што вёску наўват і цяпер зредку клічуць «казіным горадам».

На пачатак дзесяцістых гадоў мінулага стагоддзя ў мястэчку працьвала «271 душа мужскага и 313 женскага пола, в том числе православных 223 мужчины и 257 женщин; евреев 48 мужчин и 56 женщин».

Самым папулярным у народзе (у гайшынцаў таксама не выключэнне) было з даўніх часоў абвінавачванне яўрэйскай нацыі ў tym, што яна загубіла Хрыста, ды і зараз існуе меркаванне, што яны прадалі Русь. Толькі дзіву даешся яўрэйскай цярпіласці пры гэтым. Наколькі мы яшчэ мала адрозніваемся ад сваіх продкаў з каменнага веку.

У абарону гэтай нацыі можна было б прывесці той факт, што сярод яўрэйў няма ганебнай звычкі кідаць сваіх дзяцей на волю лёсу, што ў Ізраілі няма дзіцячых дамоў (хіба што паявяцца з прытокам эмігрантаў з былых сацыялістычных рэспублік).

Рэвалюцыя 1905 г. амаль неўзаметку прakaцілася міма мястэчка. Пана над гайшынцамі ўжо не было, паліць маёнтак — патрэбы ніякай, а нястачы ды галечка вымагалі аднаго: працаўца кожнаму на сваім кавалачку зямлі, ды і загінуўшыя на руска-японскай вайне стаялі перад многімі, як жывыя. Тыя, што вярнуліся з паходу, — а такіх было з паўдзесятка — хадзілі ў Чэрыкаў пешшу атрымліваць пенсію за ўзнагароды і раненні. Дзе ўжо тут браца за нейкую зброю!

Таксама якраз у той год у Гайшыне будавалася новае памяшканне для вучылішча. Яшчэ зімой на школьні двор завезлі бярвенне, а вясной у тым месцы, дзе пачыналася дарога на Церахоўку і было шмат гліны, селянін Максім Разянкоў пабудаваў прымітыўную печ для абпальвання цэглы на падмурак будынка.

Неўзабаве ў Гайшын прыбылі майстры-будаўнікі і работа закіпела. Расклад быў такі: адны рабілі зруб, другія — вокны, дзвёры і іншыя больш ювелірныя работы. Потым з уласнай цэглы, на кожнай з якіх ставілася асабістая пячатка яе вырабляльніка, быў закладзены падмурак, на які і перанеслі зруб. І пакуль рабілі дах, то адначасова ставілі вокны і клалі падлогу.

Такім чынам да пачатку навучальнага года новае памяшканне пад вучылішча ўжо было гатова. Дарэчы, будынак той стаіць і цяпер, праўда, крыху падноўлены і перабудаваны.

Некаторых гайшынцаў лёс паракідаў па ўсёй імперыі. Як жа яны сябе адчуvalі? На жаль, пра тое ёсьць толькі адна вестка — архіўная даведка ад 14 ліпеня 1934 г., у якой гаворыцца, што жыхар мястэчка Гайшын Сяргуткін Яўстрат 21 чэрвеня 1903 г. паступіў кандуктарам у Петраградскі парк і быў затым звольнены 1 чэрвеня 1909 г. «за участие в бунте 1905 г. и за недавнюю забастовку».

Яшчэ ў аптычным лісце за 1895 г. свяшчэннік Прыйгоўскі быў незадаволены адмоўнымі адносінамі сялян да быту

і нават папракаў іх за вальнадумства, пры гэтым намякаючы, што жыхары мястэчка хацелі б мець для навучання сваіх дочак асобную школу.

Прыслухаўшыся да яго парады, мясцовыя ўлады выдзяляюць сродкі на гэту справу, і ў 1910 г. пры Гайшынскай царкве пачынае дзейнічаць царкоўнапрыходская школа для дзячыніак.

Тулілася тая школка ў царкоўнай вартоуні, якую мясцовыя адукатыўныя ўлады арандавалі за 40 рублёў у год. Звычайна ў школе вучылася ад 25 да 50 дзячыніак, якія па ўзросце дзяліліся на чатыры групы. Вывучалі тут не нейкія пэўныя прадметы, а нібы іх жыццёвы эквівалент. Так, напрыклад, чытаць вучылі толькі па Бібліі і іншых царкоўных кніжках, пісаць і лічыць толькі ў межах самага неабходнага. Гэта значыць, што выкладалася толькі тое, што магло абавязкова спатрэбіцца ў жыцці жаночым.

З-за мноства розных перашкод школу штогод заканчвалі толькі 3—5 дзячыніак.

Разам з Прыйгоўскім у школе пачынае настаўніца Ганна Феафанаўна Ляднава. Перад гэтым яна закончыла Крычаўскую двухкласную школу і набыла права весці ўрокі ў царкоўнапрыходскіх школах.

Усё сваё жыццё прысвяціла школе Ганна Феафанаўна і першая ў нашым раёне атрымала высокую ўрадавую ўзнагароду — ордэн Леніна і званне «Заслужаны настаўнік БССР».

1913 г. адзначаны ў гісторыі Гайшына тым, што пачаўся выкуп зямлі сялянамі. Большасць гайшынцаў нарэшце вызвалілася ад паўвекавага доўту і пачалі самастойна гаспадарыць на ўласнай зямельцы. Толькі рост сялянскіх гаспадараў стрымліваў недахоп зямельных угоддзяў — ці поўнае разарэнне кагосыці, ці смерть гаспадара давалі магчымасць прыдбання дадатковага надзелу.

Праз год з самага пачатку першай сусветнай вайны Магілёўшчына была ўжо на ваенным становішчы, а наша мясцовасць таксама трапляе ў вір разбурэння і спусташэння. За тры гады вайны быў мабілізаваны 82 гайшынцы і больш палавіны з іх не вярнулася да родных нішчіх і хат.

А там і рэвалюцыя пачалася. У канцы лістапада савецкая ўлада была абвешчана ў Прапойску, адкуль праз колькі часу

Нататкі да царскіх падарожжаў праз Прапойшчыну

прыехаў у мястэчка ўпаўнаважаны валаснога рэукома, які аб'явіў, што новая ўлада будзе народнай, яна будзе выбірацца народам і служыць яму і толькі яму.

Тут жа на сходзе ўтварылі і орган кіравання. Першым яго старшыней

выбралі нядаўна дэмабілізаванага салдата Маркусенку.

Потым прадстаўнікамі новай улады была канфіскавана большая частка папоўскага дома, дзе і размясціўся сельсавет.

B.Bасількоў, A.Bасількоў.

Нататкі да царскіх падарожжаў праз Прапойшчыну

У самы разгар лета 1845 г. у Магілёве атрымалі дэпешу аб tym, што цар і яго світа рыхтуюцца да падарожжа на поўдзень. Губернатар неадкладна распара-дзіўся паведаміць аб гэтым у паветы. Зразумела, ён добра ведаў найвысачэйшы ўказ ад 1829 г., якім «государь император повелеть соизволил, чтобы впредь во время путешествий его величества никто из чинов... ни при въезде в пространство уездов, ни при въездах в городе ни под каким предлогом не встречал и не провожал его величество... Обыкновенные встречи могут быть только в одних квартирах городов, где государь император изволит останавливаться». Вядома, ён і не будзе чакаць царскую асобу на рубяжы губерні. Але ж дэпеша прыслана і з гэтага часу пытанні аб царскім падарожжы цалкам захапілі губернатара.

З рапарта кіруючага пасадай быхаўскага прадвадзіцеля дваранства і земскага спраўніка магілёўскаму грамадзянскому губернатару ад 9.8.1845 г.

Получив предложение Вашего превосходительства о приведении в надлежащее устройство почтовых станций к ожидаемому приезду Его Величества государя императора, мы осмотрели почтовые станции, стоящие в Быховском уезде на Чаусской дороге. Из них Пропойская и Белицкая оказались исправными, в [Рабо]вицкой нет никакой мебели... на Глинской... лошадей совершенно непригодных к [почто]вой гоньбе. У ямщиков шляпы старые, в комнатах нет... приличной мебели.

О исправлении замеченных недостатков в течение пути содержателям почтовых станций Рабовицкой г-ну Чериковскому предводителю Рашковскому, а Глинской Быховского уезда помешчику коллекскому асессору Коморскому нами предложено...

Распіска Лейбы Фінкельштэйна

Я, ниже подписавшийся, могилевский мещанин Лейба Фінкель Штейн дал сию расписку г. Могилевскому полицмейстеру в том, что следовавшие мне деньги за сделанные мною из жести 780 значков на шапки кучерам, которые будут сопровождать государя императора и всю его величества свиту, полагая за

каждый значок десять копеек серебром всего семьдесят рублей серебром получил сполна августа 22 дня 1845 г.

Лейба Фінкель Штейн

Дваццатую частку зробленых Фінкельштэйнам бляшак (39 шт.) атрымаў для раздачи мясцовым фурманам наглядчык Прапойскай паштовай станцыи Антон Малевіч.

Фельд'егер раскашэльваўся амаль на кожнай паштовай станцыі

За паставленах для царскіх экіпажаў коней іх гаспадарам фельд'егерскі афіцэр выплачваў прагонныя гробы. Як сведчыць ведамасць, якая маецца ў справе, ён выплашчыў: прапайчанам Сідару Сідараву, Гаўрылу Гапееву і Кузьму Іванову 109 руб. 34 1/2 кап., дваровым памешчыку Бенкендорфа Дэмітрыю Самуйлаву і Кірылу Сямёнаўзу за 10 коней 31 руб. 25 кап., гайшынцу Мацвею Цітаву 12 руб. 50 кап., селяніну Кандрату Фаміну з в. Ржаўка за 4 коней 10 руб., Кірэю Дзянісаву з фальварка Лапацічы за 2 коней 5 руб.

* * *

Праз шэсць гадоў Мікалай I з сынамі Мікалаем і Міхailам зноў праехаў праз Прапойшчыну. На гэты раз расійскі са-мадзержац таксама накіроўваўся на поўдзень, але з Масквы праз Брэст. Такім чынам ён перасёк нашы мясціны ўжо з усходу на захад. Кіруючыся адпаведным указам, яго ніхто не сустракаў і не пра-водзіў. Толькі з месцаў ішлі ў губерню весткі, падобныя гэтай, якую паслаў быхаўскі павятовы спраўнік: «В исполнение предписания Вашего превосходительства от 19 августа № 16582 честь имею почтительнейше донести, что Его Величество государь император через введеный мне Быховский уезд проследовал благополучно 5-го числа сентября месяца».

Паводле матэрыялаў Нацыянальнага гісторычнага архіва Беларусі. Ф. 2001. Вон. 1. Спр. 308.

Падрыхтаваў П.С. Ерашэнка.

Жорсткая помста

Двое дворовых, Григорий Антонов и Афанасий Дементьев, двоюродные братья, крепостные помещика Могилевской губернии Л-ского, убили в один день, но в разных местах шесть и ранили восемь человек дворянского сословия. По получении об этом известия в Петербурге государь приказал: «послать немедленно фл.-ад. Баранова наистражайше все дело исследовать, непременно убийц отыскать и по поимке учредить в имении военный суд как над ними, так и их участниками и людьми, не препятствовавшими убийствам; суд же кончить в возможной скорости». Скоро преступники были пойманы; они показали следующее: 19 января 1846 г. некоторые из дворовых людей помещика Л-ского ночью самовольно отлучились для гуляния и вернулись домой 20-го на рассвете, за что один из них Ивка Янишев был наказан 20-ю розгами; услыхав его крики, оба преступника сбежали за ножами и начали свою кровавую расправу в имении, убив несколько родственников помещика; самого помещика им убить не удалось; затем они захватили в конюшне двух лошадей и поскакали к соседнему помещику П-му; не доеzzая, привязали лошадей, вызвали господина через его лакея, и один из преступников, целуя руку П-ского, ранил его ножом в живот; на крик выбежала жена П-ского, — несчастная подверглась той же участи; убийцы ворвались в дом, ранили гувернантку, которая стала было давать преступнику деньги, но они со словами: «не нужны нам твои деньги», вышли на двор, сели на лошадей и, сказав людям П-ского, чтобы не спасали своего господина, ибо участь эта предстоит не одним их господам, но всем помещикам губерний, что крестьяне за это отвечать не будут, а что, напротив, сяди их скаут жандармы для проверки их действий, бежали; из шести стоявших дворовых только один сделал попытку задержать убийцу, но неудачно. Им удалось ранить смертельно и третьего помещика К-ского и его жену; бывшие здесь дворовые пытались было их схватить, но опять неудачно. После всех этих убийств братья вернулись домой, заехали к мельнику, переменили

платье и скрылись, но ненадолго, и 27 января были пойманы. По отзыву соседних помещиков управление во всех трех имениях было хорошее, особенно у Л-ского, которому принадлежали преступники и где они начали убийства. Самые убийцы — незаконнорожденные, более работали на себя, чем на господина, имели некоторое состояние, первый брат умел читать, а второй — читать и писать по-русски и по-польски; оба помогались и прежде свободы, разглашая слухи об освободительных указах и инвентарях, оба грозили и прежде бунтом. Преступники показали, что они совершили преступление без уговора, в исступлении; они схватили ножи, чтобы не допустить себя до телесного наказания. Комиссия военного суда приговорила обоих убийц прогнать сквозь строй через тысячу человек шесть раз и затем отправить на каторгу; двоюродного брата их через тысячу же два раза и заключить навсегда в арестантские роты; троих, обвиненных в соучастии, — через тысячу по одному разу и заключить в арестантские роты на 4 года, а затем сослать в Сибирь на поселение; следующую категорию обвиненных наказать 100—300 ударами розг и оставить на месте жительства; одну дворянку, которая слышала разговоры о бунте и не донесла о них, комиссия присудила подвергнуть тюремному заключению на два месяца. Губернатор секретно донес Белорусскому генерал-губернатору следующее: совершенное преступление служит предметом разнородных нелепых толков, которые сводятся на одну тему — ниспровержение помещичьей власти, и потому, чтобы положить предел бессмысленным и крайне вредным рассказам дворовых людей и крестьян и успокоить объятых страхом помещиков, он, губернатор, предлагает наказать убийц шпицрутенами без отдыха 9 тысяч раз; в секретном донесении генерал-губернатору губернатор полагал еще: по наказании преступников вывесить трупы их на местах преступления и предписать, чтобы на месте наказания было по крайней мере по двое крестьян из тех имений, где крестьяне были замечены в неповиновении. Гене-

рал-губернатор кн. Голицын, находя, что совершенные преступления выходят из круга обыкновенных дел, так как преступники не только отыскивали личную свободу, но и стремились нисровергнуть помещичью власть, предлагал: исполнив над преступниками обряд приготовления к смерти, наказывать шпицрутенами до 9 тысяч раз и усилить наказание другим осужденным. Министр внутренних дел в Комитете объяснил, что есть секретное Высочайшее повеление, которым запрещено давать более 3 тысяч вместо определенных в законе 6 т. раз шпицрутенов, но в данном случае применение негласного повеления имело бы значение облегчения участия преступников, чего они вовсе не заслуживают; кроме того в 1845 г. утверждено было положение Комитета, которым наказаны были убийцы купца Е. в тысячами шпицрутенов и такое же наказание положено всем умышленным поджигателям; наказывать «без отдыха» нельзя, потому что дозволяется давать за раз не более того числа ударов, сколько может выдержать наказуемый, а затем следует ожидать его выздоровления. Принятие предложения гражданского губернатора может принести скорее

вред, чем пользу; в общем из дела видно, что преступники действовали в порыве внезапного ожесточения и ярости, а не по договору, хотя, конечно, нельзя отрицать явной ненависти их к помещичьей власти. На этих основаниях гр. Перовский предлагал

- 1) убийц подвергнуть наказанию согласно приговору комиссии;
- 2) двоюродного их брата Якимова наказать 100 ударами розг и сослать в арестантские роты на 6 лет;
- 3) крестьян и дворовых, виновных в незадержании убийц, наказать 50 — 100 ударами розг и оставить в имениях;
- 4) этому наказанию не подвергать слабоумных и дряхлых из них, вменив им в наказание содержание под стражей и, наконец, не запрещать владельцам всех этих крестьян и дворовых, если они не желают иметь их у себя, отдать их в солдаты или сослать на поселение. Комитет Министров согласился вполне с заключением гр. Перовского; мнение Комитета было утверждено Государем.

*Друкуеца па кн.: С е р е д о н и н С. М.
Історический обзор деятельности Комите-
та Министров. СПб., 1902. Т. 2, ч. 1.
С. 71 — 73.*

Сусветна вядомы кампазітар

Восіп Антонавіч Казлоўскі нарадзіўся ў 1757 г. на хутары Казлоўскі каля Прапойска ў сям'і беларускай шляхты. Першым музычным здольнасці хлопчыка зауважыў яго дзядзька Васіль Трутоўскі. Ён жа і прывёз сямігадовага пляменніка ў Варшаву і аддаў вучыцца ў вядомую капэлу пры касцёле Святога Яна.

У час вучобы і адразу пасля яе заканчэння талент Восіпа Казлоўскага прайвіўся настолькі ярка, што Андрэй Агінскі менавіта яму аддаў перавагу пры выбары выкладчыка для сваіх дзяцей — Міхала Клеафаса і Юзэфы. Так шаснаццацігадовы юнак трапіў у сям'ю знатнага саноўніка Вялікага княства Літоўскага. З 1773 г. па 1778 г. музыкант жыве ў Гузаве (недалёка ад Варшавы) у маёнтку Агінскіх, адкуль разам са сваім вучнем час ад часу наядздае ў Слонім, рэзідэнцыю Міхала Казіміра Агінскага, прысутнічае на музычна-тэатральных пастаноўках, кан-

цэртах славутай капэлы гетмана, што наладжваліся тут штодзённа.

На майстэрства Казлоўскага як кампазітара хутка звярнуў увагу і рускі князь Р.А. Пацёмкін, які наведаў Беларусь у пачатку 1780-х гадоў. Ён запрашае маладога музыканта ў расійскую сталіцу, дзе Казлоўскі робіць бліскучую не толькі музычную, але і ваенную кар'еру. Ён удзельнічае ў руска-турэцкай вайне, атрымлівае адно за адным афіцэрскія званні. У 1791 г. Казлоўскі заваёўвае ў Пецярбургу ўсеагульнае прызнанне і як кампазітар: яго герайчны паланэ «Гром победы, раздавайся», напісаны з нагоды ўзяцця Ізмаіла ў 1791 г., становіща афіцыйным гімнам Расійскай імперыі.

У Пецярбургу Казлоўскі зноў сустракаецца са сваім дзядзькам В.Трутоўскім, які служжыў гуслістам пры рускім двары і актыўна займаўся зборам народных песень. Казлоўскі актыўна далучаеца да



В.А.Казлоўскі.

іх апрацуоўкі. У 1790-я гады ён жыў у знатнага пецярбургскага вяльможы Л. Нарышкіна, у доме якога пастаянна наладжваліся музычныя вечары і выступалі славутыя кампазітары і выканануцьці: Сарпі, Паізіела, Хандошкін. У гэты час Казлоўскі шмат піша, у асноўным побывавую музыку, што аздабляе хатнія вечарыны: паланэзы, менуэты, «расійскія песні» і інші. Аднак разам з гэтымі творамі паўстаюць і іншыя: маштабныя харавыя палотны, духоўныя канцэрты, а таксама Рэклам — першы ў Расіі, напісаны Казлоўскім па просьбe двара ў 1798 г. у сувязі з канчынай апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага.

1799 г. быў адзначаны павышэннем Казлоўскага па службе: ён становіцца «інспектарам музыкі» імператарскіх тэатраў, а ў 1803 г. атрымлівае яшчэ больш высокую пасаду «дырэктара музыкі», фактычна кіраўніка музычнага і тэатральнага жыцця Пецярбурга. Арганізацыйныя справы адбіраюць шмат часу, але творчасць па-ранейшаму займае значнае месца ў жыцці кампазітара. Ён стварае музыку для спектакляў і афіцыйных свят. Займаецца і выдавецкай справай: у прыватнасці, рыхтуе да выдання творы свайго вучня Міхала Клеафаса Агінскага, з якім увесь час падтрымлівае цесныя контакты. Цікава, што Казлоўскі не толькі сустракаецца з ім у рускай сталіцы, але і наязджае ў Залессе, дзе шмат музыцыруе з гаспадаром і яго дачкой. У пачатку XIX ст. Казлоўскі наведваў і іншыя беларускія мясціны.

У 1819 г. Казлоўскі цяжка захварэў і быў вымушаны пакінуць пост «дырэктора музыкі». Аднак непасрэдна музыкай ён

займаўся да канца жыцця. У апошні яго перыяд лёс зноў прывёў кампазітара ў родны Прапойск, дзе ён кіраваў хорам і аркестрам графа Мурамцева. Смерть кампазітара ў 1831 г. не засталася незаўважанай, а шматлікія газеты, якія змясцілі некралогі, былі адзінадушныя ў сваіх выказваннях аб tym, што Восіп Антонавіч Казлоўскі стаіць у першым шэрагу тагачасных кампазітараў. Дададзім, што ён і сёння застаецца ў гісторыі єўрапейскага музычнага мастацтва адным з буйных высокапрафесійных кампазітараў канца XVIII і пачатку XIX ст., хоць сам і лічыў сябе аматарам.

Творчую спадчыну В. Казлоўскага складаюць шматлікія камерна-вакальныя (песні і рамансы), інструментальныя (галоўным чынам танцавальныя), харавыя і сімфанічныя творы. Менавіта да гэтых жанраў адносяцца яго найбольш раннія з вядомых твораў. Напісаныя ў апошнія дзесяцігоддзі XVIII ст., яны доўга захоўвалі сваю папулярнасць, а многія з іх і сёння застаюцца ў педагогічным і канцэртным рэпертуарах. Гэткае працяглага жыццё ім забясьпечылі перш за ўсё высокія мастацкія якасці, а таксама наватарскія рысы, якія сталі сугучныя новому, XIX ст.

Вакальная лірыка Казлоўскага прадстаўлена шматлікімі песнямі на французскія, італьянскія, польскія і рускія тэксты, найбольш вядомымі з якіх з'яўляюцца трыццаць «расійскіх песень». Яны цесна звязаны з практикай хатніяга музіцыравання і заходнеўрапейскімі музычнымі традыцыямі, але нясуть у сабе ў той жа час многія новыя рысы, якія выводзяць іх за межы салоннага музіцыравання. Перш за ўсё гэта глыбіня ўласаблення паэтычных тэкстаў і разнастайнасць эмацыянальнага зместу. У некоторых выпадках перад намі ўжо творы не сэнтименталіскай, а рамантычнай пары, што ўшчыльную падводзяць да жанру раманса. Вельмі паказальны ў гэтым сэнсе драматычныя песні «Прежестокая судьбіна», «Прости, мой свет, в последний раз», «Стремлюсь к тебе всечасно» і некаторыя іншыя.

Патэтыка і парыў, туга і адчай — найбольш адметныя, новыя для свайго часу образныя сферы вакальнай лірыкі Казлоўскага. Але побач з імі ёсць і іншыя, до-

сыць харктэрныя для свайго часу. Яны ўвасабляюцца ў творах, што не парываюць з класічнымі традыцыямі свайго часу. Зрэшты, сама ўвасабленне эстэтыкі класіцызму адбываецца ў Казлоўскага вельмі своеасабліва. Не адступаючы, напрыклад, ад законаў жанравага канону сіціліяны і па старалі, ён пераасэнсоўвае іх знутры, пераўтвараючы ў народна-бытавую песню («Выйду в темный я лесочек»), пейзажную замалёўку («Уж солнце скрылось в чисты воды»). Тоё ж і ў любоўнай лірыцы. Прытрымліваючыся ў асноўным традыцыі моцартаўскіх арый, лірычных эпізодаў французскіх камічных опер, ён напаўняе свае песні інтанцыямі перадрамантычнай пары («К тебе любовью тлею», «К сердцам тобой плененным», «Уж алая заря сияет»). Аднак самымі адметнымі з пункту гледжання гістарычнай перспектывы з'яўляючыся тыя вакальныя творы, у якіх Казлоўскі выступае стваральнікам сольнага вакальна-драматычнага жанру, дзе элементы літаратурнага, драматычнага і музычнага мастацтва выступаюць у адзінстве. Гэта перш за ўсё драматычны маналог «Где, где, ах, где укрыться», у якім ярка і вобразна перадаецца музычнымі сродкамі карціна буры, на фоне якой гучыць паэтычны маналог героя.

На працягу свайго творчага жыцця Казлоўскі паставяна звяртаўся і да жанраў камерна-інструментальнай музыкі, у прыватнасці паланэза, які, несумненна, быў яму добра знаёмы яшчэ па беларуска-польскім перыядзе жыцця і набыў шматграннае ўвасабленне ў песярбургскія гады. Кампазітар і «дырэктар музыкі» Казлоўскі шмат зрабіў для таго, каб гэты танец набыў папулярнасць і шырокае распаўсюджванне ў Расіі, прычым не толькі як парадна-балльны ўласны танец, але і мнагамерны па сваіх выразных магчымасцях жанр музычнага мастацтва.

Не дарэмна пражыў

Іван Іванавіч Грыгаровіч нарадзіўся 1 верасня 1790 г. у старожытным беларускім горадзе Прапойску (цяпер Слаўгарад) Магілёўскай губерні. Яго бацька пасля заканчэння Кіеўскай духоўнай акадэміі працаваў выкладчыкам рыторыкі ў Магілёўскай семінарыі, пазней прызначаны

Сярод паланэзаў Казлоўскага ёсьць і маштабныя харавыя «застаўкі» панегірычнага плана, прымеркаваныя да святочных падзей («Гром победы, раздавайся», «Возвратившись из походов» і інш.), для якіх харктэрны эмасцянальная ўзвышанасць, пампезнасць, бліск і іншыя сродкі выразнасці, накіраваныя на перадачу святочнага настрою. Аднак сярод яго паланэзаў ёсьць і паллярна супрацьлеглыя па сваім змесце і вобразным «нахіленні» — лірычныя, напоўненныя тонкім паэтычным пачуццём, элегічным настроем. Па сутнасці гэта мініяцюрная п'есы, якія спалучаюць у сабе рысы танцевальнасці, з неўласцівымі першапачатковага паланеезу пракінненасцю і эмасцянальной выразнасцю.

Вакальныя і інструментальныя творы бытавых жанраў, што выходзілі з-пад пяра кампазітара, адразу набывалі вялікую папулярнасць, паставяна выконваліся, многія перапісваліся ад рукі, а іх выданні разыходзіліся імгненнем і адразу ўключаліся ў тагачасны побыт. Гэта тлумачыцца не толькі іх мастацкімі якасцямі, але і спецыфікай тагачаснай рускай культуры, што вельмі чутна рэагавала і ўспрымала заходнія ўплывы.

Трэба адзначыць, што наватарства кампазітара прайвілася як ў галіне бытавых, так і канцэртна-тэатральных жанраў. Яму, аутару манументальных харавых, вакальна-інструментальных палотнаў, належыць заслуга прыўнясення ў рускую музыку новага жанру — рэквіема. Сказаў ён сваё слова і ў меладраме. Цэлы шэраг «Музычных трагедый», створаных Казлоўскім на пачатку XIX ст., з'явіўся значным этапам у гісторыі гэтага жанру.

Жыццё і творчасць Восіпа Казлоўскага знітаваны з культуры Беларусі, Польшчы і Расіі. Таму ён адолькава дарагі і блізкі як паасобку кожнаму з гэтих народаў, так і разам усім.

В.У.Дадзіёмава.

святаром у Рагачоўскую крэпасць, адтуль пераведзены ў Прапойск і, нарэшце, у Гомель, у маёнтак графа М.П.Румянцава, дзе і служыў да канца жыцця. Яго маці, Марыя Раманаўна, была пляменніцай беларускага архіепіската Георгія Каніскага (1717—1795). У сям'і Грыгаровічаў

было пяцёра дзяцей (3 хлопчыкі і 2 дзяўчынкі), і яна ніколі не ведала вялікага дастатку. Вось толькі адзін факт з побыту Грыгаровіча ў Рагачове: камендант Рагачоўскай крэпасці К.К. Таўпрэйн з мэтай дапамагчы мнагадзетнаму святару запісаў двух старэйших яго сыноў — Васіля і Рыгора — у свой батальён сяржантамі, каб яны, застаючыся «па малалецтву» пры бацьках, мелі права на армейскі паёк. Да дзесяці гадоў Іван Грыгаровіч жыў у Прапойску. Першапачатковую адукцыю атрымаў ад бацькі, які асаблівую ўвагу звязаў на грунтоўнае засваенне сынам грэчаскай і лацінскай моў. У 1802 г. ён паступіў у Магілёўскую семінарыю, пры заканчэнні якой быў атэставаны як адзін з лепшых вучняў. Асаблівия яго поспехі былі ў мовах — ён так добра засвоіў грэчаскую і лацінскую мовы, што мог на іх свабодна размаўляць. У 1811 г. І.І.Грыгаровіч атрымаў месца выкладчыка грэчаскай і лацінскай моў у Магілёўскім духоўным павятовым вучылішчы. Жывучы ў Магілёве, ён прыязджаў на канікулы да бацькоў у Гомель. Тут бацька прадставіў юнака графу М.П. Румянцу. Дзяржаўны канцлер Расійскай імперыі Мікалай Пятровіч Румянцаў, які быў лідэрам «французскай» партыі пры двары Аляксандра I, пасля вайны з Напалеонам адышоў ад палітычнай дзейнасці і перанёс сваю велізарную энергию і здольнасці (падмацаваныя незлічоным капіталам) на арганізацыю і падтрымку навуковай дзейнасці, збіранне рукапісных і старадрукаваных кніг, мецэнацтва. Каб зрабіць ласку свайму гомельскаму святару, М.П.Румянцаў згадзіўся паслаць здольнага да навукі яго сына Івана для атрымання далейшай адукцыі на свой кошт. Так І.І.Грыгаровіч аказаўся ў 1815 г. сярод студэнтаў Санкт-Пецярбургской духоўнай акадэміі. На яго ўтрыманне граф Румянцаў штогод пералічваў 350 рублёў асігнацыямі.

Пасля заканчэння ў 1819 г. акадэміі са ступенню кандыдата багаслоўя І.І.Грыгаровіч пытаўся згоды былога канцлера вярнуцца ў Гомель, каб заняць месца бацькі — протаіерэя Гомельскага кафедральнага сабора. Граф пастаўіўся станоўча да такой прапановы, хоць і з пэўным шкодаваннем: «Вы маеце права распаридацца сваім лёсам, а я спагадліва стаў-

люся да духоўнага звання і не судзя, што Вы яму аддалі перавагу перад іншымі. Я Вас за тое хваліць павінен, што шчырая любоў да бацькоў цягне Вас у Гомель, аднак нельга ж мне зноў не адзначыць, як неаднойчы ў Пецярбургу зауважыў я ў размовах, што абодва гэтыя станоўчыя Вашыя імкненні зусім адсякаюць Вас ад маіх намераў. Вам вядома, што ўбачыўши ў Вашай асобе дакладныя здольнасці да даследавання і тлумачэння нашых легапісаў, я б хацеў, каб Вы сябе прысвяцілі гэтай работе...»

28 студзеня 1820 г. І.І.Грыгаровіч быў пасвячоны ў святары магілёўскім архіепіскапам Даніілам. Праз некалькі дзён ён ужо быў протаіерем Гомельскай царквы, адначасова прызначаны рэктарам гомельскіх павятовага і прыходскага вучылішчаў, а таксама цэнзарам пропаведзей бліжэйшага да Гомеля духоўнага праўлення.

Не перашкаджаючи маладому Грыгаровічу ісці сваім шляхам, Румянцаў, тым не менш, працягвае тримаць яго ў сферы сваіх навуковых інтэрэсаў. Вясной 1820 г. І.Грыгаровіч атрымаў ад яго ліст, у якім паведамлялася, што граф гатовы надрукаваць яго кандыдацкую работу асobнай кніжкай, аднак просіць зрабіць удакладненні ў храналогіі і персаналіях наўгародскіх пасаднікаў. Для неабходных паправак Грыгаровічу двойчы пасыпаліся ў Гомель каштоўныя рукапісы са збораў Румянцева. Нарэшце выпраўленая і дапоўненая дысертацыя І.Грыгаровіча пад назірвай «Історический и хронологический опыт о Посадниках Новгородских. Из древних Русских летописей» была выдана ў Маскве ў 1821 г. тыражом 600 экзэмпляраў; 200 з іх граф аддаваў аўтару як узнагароду за працу.

Гомельскі перыяд (1820—1829) быў надзвычай плённы ў дзейнасці І.І.Грыгаровіча. Працуячы над «Беларускай іерархіяй», ён адначасова шукаў і капіраваў датычныя беларускай гісторыі акты і граматы ў архівах Магілёўскага магістра, у Архірэйскім архіве, у архівах Магілёўскай духоўнай кансісторыі, Магілёўскай семінарыі і ў манастырскіх (мсціслаўскіх, аршанскіх, магілёўскіх) архівах. Аддаючы належнасць царкоўнай гісторыі, у сваіх пошуках ён не абмяжоўваўся чиста канфесійнымі пытаннямі, а ў падабраных і скапіраваных дакументах адлюстроўваў

палітычнае і сацыяльна-эканамічнае жыццё Беларусі. З такіх матэрыялаў і склаўся першы ў беларускай навуцы археаграфічны зборнік «Беларускі архіў».

Спрыяльнім фактам сталася тое, што валоданне маёнткамі на Беларусі змушиала гравера Румянцева лічыць сябе меценатам беларускай гісторыі. Сабраныя Грыгаровічам дакументы, такім чынам, мелі зацікаўленага выдаўца. 6 красавіка 1824 г., акурат на Вялікдзень, М.П.Румянцаў пісаў з Масквы І.І.Грыгаровічу: «Прыміце замест чырвонага яйка першы надрукаваны аркуш Архіва Беларускіх грамат...». Застаўшыся задаволеным першым томам «Беларускага архіва», граф Румянцаў у красавіку 1824 г. выказаў І.І.Грыгаровічу наступнае пажаданне: «Я не хаваю ад Вас... што надзвычай жадаю... каб Вы да Беларускіх грамат далучылі слоўнік беларускіх слоў, для нас не зразумелых, і па старалісці б іх патлумачыць. Няма сумнення, што гэты слоўнік надаў бы большую вартасць выданню, над якім Вы зараз працуеце, і паставіў бы Ваша імя ў вялікую павагу сярод тых, хто сапраўднай асветай займаецца». Аднак прыступіць да здзяйснення гэтага пажадання І.І.Грыгаровіч змог толькі праз 20 гадоў.

Акрамя навуковай працы І.І.Грыгаровіч выконваў у Гомелі і звычайныя абавязкі саборнага пратагоніста: вянчаў маладых, адпіваў нябожчыкаў, вучыў дзяцей у школах, назіраў за пабудовай царквы, абмяркоўваў з гаспадаром Гомеля месца пабудовы, убор, рэліквіі, якія граф Румянцаў ахвяраваў храму. У студзені 1826 г. гомельскі пратагоніст Іаан апошні раз выканаў свой святарскі абавязак пепрад сваім апекуном, адпіваючы гаспадара Гомеля М.П.Румянцева. Сказаўшы апошнія слова па нябожчыку, ён не мог не прадчуваць, што спыніліся многія навуковыя праграммы, душой і натхніцелем якіх быў граф. Праз год у студзені 1827 г. І.І.Грыгаровіч за добрую службу узнагароджаны аксамітнай фіялетавай скучф'яй (другая узнагарода праваслаўнага святара пасля набедраніка). У 1829 г. ён пераведзены з правінцыяльнага Гомеля ў губернскі горад Віцебск і прызначаны рэкторам віцебскіх павятовых і прыходскага вучылішчаў, цэнзарам казанняў, а пасля і настаўнікам (законавучыцелем) у Віцебскую гімназію.



І.І.Грыгаровіч.

За добрасумленную працу па вучылішчнаму ведамству ў Віцебску І.І.Грыгаровіч узнагароджаны аксамітнай фіялетавай камілаўкай, а праз кароткі час пераведзены ў Санкт-Пецярбург пратагоністам у лейб-гвардыі Фінляндскі полк.

Пасля пераезду і ўладкавання ў сталіцы Грыгаровіч змясціў артыкулы ў часопісе «Странник». Першы «Ізвестія о древнем храме Христа Спасителя, построенным в XII веке, преподобною Ефросиньею близ Полоцка» напэўна напісаны на матэрыялах, сабраных пад час знаходжання ў Віцебску. Гэта адна з першых спроб навуковага апісання Спаса-Ефрасіннеўскай царквы.

З пераездам у Пецярбург Грыгаровіч акрыяў надзеяй выдаць 2-ю частку «Беларускага архіва». Каб зрушыць з месца гэтую справу, ён выбраў дакументы знешнепалітычнага характару, якія нябожчык Румянцаў аддаў яму для падрыхтоўкі 2-га тома, і выдаў іх асобнай кнігай пад назвай: «Переписка пап с российскими государынями по рукописям римской барбериниевой бібліотекі» (СПб., 1834). У гэтай кнізе змешчаны булы пап Леона X і Клімента VII да вялікага князя маскоўскага Васіля Іванавіча, два лісты вялікага князя Васіля да Клімента VII, ліст кардынала Марона да вялікага князя Івана Васільевіча (Івана Грознага), наказ паслу папы Грыгорыя XIII Рудольфа Кленхену пры ад'ездзе яго ў Москву і була папы Клімента VIII да цара Фёдора Іванавіча. Спісы з арыгіналаў дакументаў па просьбе Румянцева зрабіў рымскі вучоны Штрандман. І.І.Грыгаровіч пераклаў іх, зрабіў навуковыя каментары да іх, у якіх акрамя адсылак да шматлікіх друкаваных і рукапісных

гістарычных крыніц даводзіў і сваё стаўленне да рымскага католіцызму: «Стаўлю за абавязак папярэдзіць некаторых чытачу, асабліва праваслаўных, што, чытаючы папскія граматы, яны сустрэнуть у іх палажэнні рымскай царквы, супраціўныя чысціні праваслаўнай веры. Канечне і папы і паслы іх у разважаннях пра дагматы і абрады рэлігіі тлумачыліся не іначай, як на ўзор свайго веравання. Аднак іхня мудрстваванія для нас павінны быць чужыя...»

Публікацыю «Перапіскі пап...» заўважылі; вялікі князь Міхаіл Паўлавіч паслаў яму рэскрыпт-падзяку, а 14 ліпеня 1834 г. І.І.Грыгаровіч прадстаўлены да ордэна Святой Ганны II ступені.

У 1835 г. выйшлі з друку сачыненні беларускага архіепіската Георгія Каніскага, падрыхтаваныя Грыгаровічам і з яго прадмовай. Гэта выданне было спрыяльна прынята пры двары. Імператар за паднесены яму экзэмпляр падараў аўтару залаты гадзіннік. А.С.Пушкін у першай за 1836 г. кніжцы свайго часопіса «Современник» пісаў: «...протаіерэй І.Грыгаровіч выдаў збор сачыненняў Георгія Каніскага, дадаўшы да кнігі сваёй цікавы і цудоўна выкладзены жыццяпіс Георгія Каніскага». І далей Пушкін заўважае: «...І.Грыгаровіч, выдаўшы сачыненні вялікага архіепіската Беларусі, аказаў грамадству важную паслугу» (Пушкін А.С. Полное собрание сочинений. М., 1949. Т. 12. С. 14—24). Пачала здзяйсняца мара Грыгаровіча пра выданне гістарычных дакументаў, датычных Беларусі. Праўда, у Пецярбургу не вельмі цікаліся Беларуссю, але І.Грыгаровіча як знаўцу беларускіх старожытнасцей у 1837 г. прынялі ў члены археографічнай камісіі, а ў 1838 г. яго прызначылі галоўным рэдактарам актаў камісіі. Практыч-

на гэта значыла, што ён сам мог цяпер вызначаць выдавецкую палітыку. Вынікам гэтага сталі чатыры тамы «Актов Западной России». Грыгаровіч рыхтаваў усё сам, падбіраў дакументы, пісаў прадмовы. Каб дазволіць актыўнаму археографу прызначаць болей часу навуковой работе, яго перавялі ў прыдворнае ведамства, прызначыўшы святаром царквы Анічкава палаца. За службу ў археографічнай камісіі І.Грыгаровіч быў узнагароджаны ордэнам Святой Ганны з імператарскай каронай, за службу ў дварцовай царкве — ордэнам Святога Уладзіміра IV ступені і наперсным крыжам з дыяментам.

Нарэшце надышоў час звярнуцца і да «Слоўніка беларускай мовы», прапанаванага яшчэ М.П.Румянцавым. У 1847 г. князь Шырынскі-Шахматав — на той час міністр народнай асветы — прапанаваў І.І.Грыгаровічу скласці «Словарь беларускіх наречій». Пропанава была прынята, і распачалася праца над слоўнікам. На жаль, закончыць працу над слоўнікам І.І.Грыгаровічу не ўдалося — у лістападзе 1852 г. ён памёр. Пахаванне адбылося на Волкавых могілках у Пецярбургу, калі новай мураванай царквы. На адпавядні, якое 4 лістапада рабіў рэвельскі епіскап Хрыстафор, прысутнічала ці не ўсё прыдворнае духовенства.

Эпітафіяй усёй навуковой дзейнасці І.І.Грыгаровіча могуць быць яго ж слова з ліста брату Васілю: «...і наша Беларусь не зусім знікне з твару Зямлі, але хай ведае свет, што былі часы, калі яна была большія слаўная і дабрачынная, чым зараз». Дзеці ж напісалі на надмагіллі на лацінскай мове, якую добра ведаў і любіў іх бацька: «Ne frustra videar vixisse» («Мне здаецца, што не дарэмана пра жыць»).

M.B. Нікалаеў.

З прадмовы І.І.Грыгаровіча да зборніка «Беларускі архіў старожытных грамат»

«Но письменные хартии переживая, так сказать, бытописателей в своем тлении, раскрывают пред очами отдаленных потомков дух предков во всех его развитиях, объясняют сокровенные побуждения, причины и соотношения дел их. Здесь умолкают всякого рода слухи, и при свете истины исчезает сумрак догадок произвольных; события озаряются луча-

ми ея, и беспристрастная История кладет печать на свое творение».

* * *

Рашэннем Слаўгарадскага гарвыканкама № 5 ад 24 красавіка 1992 г., прынятym па ініцыятыве стваральнікаў гэтай кнігі, адна з вуліц Слаўгарада названа імем І.І.Грыгаровіча.

Летапісец ігумен Арэст

Імя ігумена Арэста надоўга было выкраслена з айчыннай гісторыі. Хто ж ён, гэты чалавек-інкогніта, пра якога даследчык Е. Раманаў пісаў у свой час, што ігумен Арэст заслугоўвае асаблівага жыццяпісу і што трэба ратаваць ад часу і невукаў кожную вестку пра нашага летапісца.

Ігумент Арэст, у свецкім жыцці Ануфрый Сцяпанавіч Костка, ураджэнец мястэчка Гайшын былога Быхаўскага павета (цяпер Слаўгарадскі раён). Бацька яго быў уніятам, але потым перайшоў у пра-
васлаўе. Будучы ігумен вучыўся ў Магілёўскай духоўнай семінарыі.

З верасня 1801 г. да снежня 1804 г. працаваў настаўнікам лацінскай мовы Невельскай духоўнай семінарыі, дзе ў 1802 г. паstryгся ў манахі з імем Арэст. Летам 1803 г. Арэст быў удастоены святарства і ў снежні 1804 г. прызначаны камісарам Магілёўскай семінарыі, але ў Магілёў не выехаў быццам бы з-за дрэн-

нага стану здароўя. Амаль два гады пра-
жыў у Невелі без пасады, пакуль новы магілёўскі епіскап Варлаам не выклікаў яго ў сваю рэзідэнцыю ў Магілёў і не да-
ручыў спачатку казначэйства, а потым і эканомства архірэйскага дома. На праця-
гу свайго нялёгкага і складанага жыцця, зведаўшы ўзлёты і падзенні, ласку і няміласць саноўных асоб, Арэст стварыў рукапіс арыгінальнай хронікі горада Магілёва, які ўвайшоў у айчынную гісторыяграфію пад называй «Запіскі ігумена Арэста». Той жа Е. Раманаў у адным з выпускаў «Могилевской старины» аха-
рактарызаваў запіскі як «адну з галоўных крыніц для вывучэння гісторыі Магілёў-
скага краю». Пэўнае ўяўленне пра рукапіс «Запісак...» можна скласці па той яго частцы, што была надрукавана ў 2-м і 5-м тамах «Археалагічнага зборніка дакумен-
таў» серыйнага выдання дакументаў па гісторыі Беларусі і Літвы ў 1867 – 1904 гг.
у Вільні. Памёр у 1850 г.

Партрэтыст Фёдар Тулаў

Звычайна гэтага мастака так і называюць: «малавядомы партрэтыст паловы XIX ст.». І сапраўды, імя Фёдара Андрэевіча Тулава мала вядома нават спецыялістам. Першы звод яго жывапіснай спадчыны — 44 партрэты, якія захоўваюцца ў розных музеях, — быў складзены ўсяго некалькі гадоў назад. Навуковы супрацоўнік Дзяржжаўнага Эрмітажа ў Санкт-Пецярбургу І. Г. Кацельнікаў у розных музеенных фондах і прыватных зборах выявіла яшчэ восем партрэтаў пэндзля Ф. А. Тулава. Акрамя таго, даследчыцы ўдалося знайсці ў архівах краіны некаторыя каштоўныя матэрыялы, якія адносіліся да біяграфіі мастака.

У Цэнтральным дзяржжаўным гісторычным архіве Рэспублікі Беларусь знайдзена «Метрическая книга, данная из Могилевской духовной консистории Быховского уезда местечка Пропойска для записи в оную умерших на 1852 – 1857 гг.». У ёй ёсць запіс, які сведчыць аб tym, што мастак 14-га класа чыноўнік Фёдар Андрэевіч Тулаў, які прафесіяльна ў мястэчку Пропойск, 1 – 2 лістапада 1855 г. памёр «ад хваробы горла» ва ўзросце 63

гады і пахаваны на прыходскіх могілках. Гэтыя даныя дазволілі ўстанавіць год нараджэння мастака, раней невядомы даследчыкам...

І яшчэ адна знаходка. У фамільным архіве Бенкендорфаў (уладальнікаў ма-
ёнтка ў Прапойску), які захоўваецца ў фондах Расійскай дзяржжаўнай бібліятэкі ў Москве, знайдзена дзяловое пісьмо мастака Ф. А. Тулава, датаванае 21 мая 1847 г. і адрасаванае А. И. і Л. А. Бенкен-
дорфам у час іх ад'езду ў паўночную сталіцу. Сам тон пісьма сведчыць аб сяброўскіх адносінах з яго адрасатам — Лізаветай Андрэеўнай Чарновай-Бенкен-
дорф. Па зместу пісьма відаць, што ўсе гаспадарчыя справы і чацвёра дзяцей уладальнікаў Прапойскага маёнтка былі пакінуты на час іх ад'езду на апеку Фёдара Андрэевіча Тулава...

На сёняшні дзень вядома 52 партрэты работы мастака Тулава, які з 1830 г. па 1855 г. жыў у Прапойску. Усе гэтыя творы, якія захоўваюцца ў музеях Москвы, Санкт-Пецярбурга, Калугі, Смаленска, Адэсы, Мінска, прадстаўляюць Тулава жывапісцам яркай творчай індывідуаль-

наспі. Аб гэтым сведчыць таксама самы ранні па часе напісання партрэт «беларускага перыяду» творчасці Тулава — парадная выява віднага ваенага дзеяча часу Айчыннай вайны 1812 г. фельдмаршала Ф.В.Остэн-Сакена. Ёсьць меркаванне, што партрэт гэты напісаны Тулавым у 1-й трэці XIX ст. у Магілёве (знаходзіцца ў зборах Дзяржаўнага Гісторычнага музея ў Маскве). Супрацоўнікі Эрмітажа «адкрылі» два цудоўныя мужчынскія партрэты, якія ніколі раней не публіковаліся і былі напісаны Тулавым у Прапойску ў перыяд росквіту яго творчасці (24—27 лютага 1845 г.).

Адзін з іх — «Портрет неізвестнага генерала», даносіць да нас вобраз удзельніка Айчыннай вайны 1812 г., адзначанага шматлікімі ордэнамі і медалямі, сярод якіх і вельмі высокая ўзнагарода таго часу — зорка ордэна Станіслава. Злева ўнізе на палатне захаваўся подпіс мастака: «Федор Тулов». А прадстаўленая яго ж рукой дата — «1845 фэвраля 24» —

сведчыць аб tym, што створаны ён якраз у тыя гады, калі жывапісец жыў у Прапойску...

Другі партрэт, які паступіў у музей ад нашчадкаў мастака, прысвечаны канкрэтнай асобе — I.B.Маркаву (1785—1855). Ён некалькі гадоў служыў чыноўнікам для асобых даручэнняў пры беларускім генерал-губернатары князі M.M.Хаванскім, а пазней з 1837 г. па 1839 г. быў магілёўскім грамадзянскім губернатаром. Менавіта гэты тулаўскі твор лічыцца сёня найболыш значным у творчасці мастака.

На словах аднаго з сучаснікаў Маркава, Іван Васільевіч «быў прыгожы ў юнацтве і ўсталасці захаваў прыгожыя рысы твару і асанку, якая выклікала павагу... Быў пастаянны ў дружбе, гасцінны, ветлівы, паслужлівы, любіў гутарку, ажыўляў яе цікавасцю размовы і некаторай насмешлівасцю, забаўнай, але не з'едлівой».

З. Афанасьева.

Паўстанне 1863—1864 гг.

Узброеную барацьбу беларускага народа супраць царызму ўзначаліў Літоўскі правінцыяльны камітэт пад кіраўніцтвам выдатнага рэвалюцыянер-дэмакрата, мысліцеля і публіцыста Кастуся Каліноўшчыга. А яго паплечнікам на Магілёўшчыне стаў капітан царскай арміі Людвік Міхайлавіч Звяждоўскі. Ноччу з 23 на 24 сакавіка 1863 г. атрад Звяждоўскага нечакана напаў на г. Горкі, разгроміў мясцовы армейскі гарнізон з 200 чалавек, захапіў яго зброю і гроши. Тут на бок паўстаўшых перайшло шмат студэнтаў Горніцкага земляробчага інстытута. Паўстаўшыя мелі намер захапіць Магілёў, адтоль перанесіў сваю дзейнасць на Смаленшчыну і сумесна з рускімі сялянамі скінуць сваіх прыгніцальціў.

Аднак на шляху да Магілёва атрад Л.Звяждоўскага ледзь не трапіў у акружэнне царскіх войскаў. Прыйшлося неадкладна мяніць напрамак і ісці ў бок Прапойска. Надвячоркам 28 сакавіка атрад дасягнуў фальварка Ляцягі памешчыка Віскоўскага. Тут паўстанцы павячэралі, потым пры ліхтарах пачалі пераправу

цераз р. Проня. Калі ў 2 гадзіны папоўдні апошнім на прошлелы бераг ракі перабраўся Л.Звяждоўскі (Тапор), усе ўбачылі набліжэнне войскаў. Гэта было падраздзяленне падпалкоўніка Багаёўскага, узмоцненое дзвюма гарматамі. Артылерысты адразу пачалі карцечны агонь, супраць якога паўстанцы не змаглі ўстаяць і разбегліся. Сабраліся яны толькі каля в. Доўгі Мох, адкуль накіраваліся ў бок Кульшыч. А праз некаторы час наогул вырашылі здацца мясцовым уладам і накіравалі да станавога прыстава сваіх парламенцёраў. Ноччу прыехаў прыстаў, і на наступны дзень 140 склаўшых зброю паўстанцаў былі пад канвоем адпраўлены ў Прапойск. Усім ім, як і тысячам іншых удзельнікаў паўстання, давядзенца прысаці прац следчыя камісіі, створаныя па загадзе вядомага царскага апрычніка генерала ад інфантэрыі M.M.Мураўёва. Толькі на Магілёўшчыне ў пачатку мая 1863 г. былі створаны тры такія камісіі. Усе турмы і астрогі былі запоўнены вязнямі.

15 мая, зыходзячы з указанняў Мураўёва

ўёва, магілёўскі грамадзянскі губернатар Беклямішаў аў'яўіў губернію на ваенным становішчы і давёў да ведама насельніцтва, што будуць аддавацца ваеннаму суду «все без изъятия обвиняемые в измене, бунте, явном неповиновении военным и гражданским начальникам или склоняющие других к этим преступлениям... даже если и не последовало возмущения». Камандуючаму войскамі (на гэту пасаду Мураўёў прызначыў генерал-маёра Яшвіля) загадвалася трывалы ў павінавені ўсю губернію.

Жыхарам губерні забараняліся любыя сходы, сустрэчы, дазваляліся толькі духоўныя працэсі, ды і то з ведама паліцыі. Заканчваўся гэты наганяючы жах дакумент так: «По невозможности исчислить все меры, к которым ведет военное положение, жители предваряются, что всякий беспорядок должен непременно вызывать экстренные и энергичные меры против всякого участника в беспорядках».

У мясцовасці, ахопленыя паўстаннем, былі дадаткова накіраваны вайсковыя падраздзяленні. Акрамя таго, на Магілёўшчыне ва ўсіх паветах, валасіях, у буйных населеных пунктах ствараліся сельскія варты. Яны ўзбройваліся з дзяржаўных арсеналаў. 5 тысяч адзінак зброі атрымала тады Магілёўшчына.

Трэба адзначыць, што на Магілёўшчыне ў той час было не вельмі шмат паліцыйскіх. Таму ініцыятыва магіляўчан аб стварэнні своеасаблівых атрадаў самаабароны знайшла гарачую падтрымку ў дзяржаўных асоб. Як паведаміў у Магілёў статс-сакратар Карнілаў, «государь-император Правила сии (аб стварэнні вайсковых варт. — Рэд.) рассматривал и Высочайше утвердить соизволил в С.Петербурге в 24 день Апреля 1863». Ды якому царарадворцу маглі не спадабацца «Правила», у якіх было запісаны, што «обязанности караулов состоят... в поиске и преследовании мятежников там, где они не успели образовать значительных шаек, или они были разбиты войсками, разселились, воспрепятствовать им получить подвозы оружия, разных припасов и продовольствия».

Відаць, у Быхаўскім павеце створаныя варты ў садружнасці з вайскоўцамі пра-

цавалі нядрэнна, бо хутка стала не хапаць існуючых астрогаў і турмаў для ўтримання бунтаўшчыкоў, прыйшлося запоўніць імі Бабруйскую крэпасць, казармы магілёўскага батальёна ўнутранай варты і іншыя прыгодныя для гэтага памяшканні. І хоць губернская следчая камісія, створаная замест трох, якія дзейнічалі спачатку, асабліва не цягнула з разглядам спраў, аднак колькасць затрыманых заставалася вялікай. Да канца 1863 г. шмат іх было ўжо адпраўлена ў Сібір, на Каўказ і іншыя ссыльныя месцы, яшчэ 475 жыхароў губерні за жалезнімі кратамі сустракалі новы 1864 г., чакаючы вырашэння свайго лесу, у тым ліку: ксяндзоў — 10, афіцэраў служачых і адстаўных — 17, чыноўнікаў служачых і адстаўных — 42, дваран і памешчыкаў — 328, аднадворцаў — 3, сялян — 66, піскіх чыноў — 2, яўрэяў — 1, іншаземцаў — 2 (Нацыянальны гістарычны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3257. Воп. 1. Спр. 1).

Трагедью людзей у царскіх засценках вельмі яскрава адлюстраваў паэт рускага рэвалюцыйнага народніцтва Пётр Якубовіч:

Ночь. Тихо... Ни стонов, ни слез
От муки безбрежной и боли...
В темницу я тело принес,
Но душу оставил на воле.
Опять над несчастной страной
Сгущается сумрак насилия;
Опять у свободы святой
Оборваны светлые крылья.

А тыя ж, хто абарваў гэтыя крылы, ужо чакалі ад цара высокай міласці. І дачакаліся. 4 красавіка 1867 г. начальнік губернскага жандарскага ўпраўлення сваім загадам № 63 паведамляў аб узнагародах, якімі адзначаны яго павятовыя падначаленыя. Начальнік быхаўскіх жандароў Марка Яныш, як і яго калегі з Чэрнікаў, Чавусаў і Мсціслава, атрымаў ордэн Святой Ганны III ступені. Больш пашанцевала клімавіцкаму жандару — ордэн Святога Станіслава II ступені. Выказваючы падзяку за прыемную вестку, узнагароджаны мелі магчымасць павіншаваць свайго шэфа з палкоўніцкім чынам.

А ўціхаміраны люд па-ранейшаму ўсё думаў аб зямлі.

П. С. Ерашэнка.

Дакументы сведчаць

З ПІСЬМА МАГІЛЁУСКАГА ГУБЕРНАТАРА Ў МАГІЛЁУСКУЮ СЛЕДЧУЮ КАМІСІЮ ПА СПРАВЕ АБ МЯЦЯЖЫ

28 красавіка 1863 г.

Имею честь препроводить при сем записку Людвига Топора о 200 р. писанную на польском языке и представленную мне горецким исправником. Гражданский губернатор (подпись)

Помещику Молянтовичу

Предъявителю сего следует от управления военного начальника за пару лошадей, повозку и два хомута 200 руб. (которые задержаны вследствие сомнения что это не может дойти его владельца). По требованию предъявителя сей бумаги будет уплачено немедленно.

Военный начальник воеводства Могилёвского Людвиг Топор.

Приписка ниже подписи: На повозке вещи отданы кучеру, которому дозволено возвратиться. (перевод с польского)

Нацыянальны гістарычны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3257. Вол. 1. Спр. 1. Л. 34, 35.

З РАСПАРАДЖЭННЯ МАГІЛЁУСКАГА ГРАМАДЗЯНСКАГА ГУБЕРНАТАРА БЕКЛЯМШАВА Ў СУВЯЗІ З АБ'ЯЎЛЕННЕМ ГУБЕРНІ НА ВАЕННЫМ СТАНОВІШЧЫ

16 мая 1863 г.

Вследствие объявления губернии на военном положении Могилевский гражданский губернатор считает нужным напомнить всем должностным лицам и жителям Могилевской губернии те правила, которые установлены для местности, объявленной на военном положении. Высочайше утвержденные 5 августа 1861 г. положения комитета гг. министров.

Так как в настоящее время Могилевская губерния подчиняется г. начальнику Виленского военного округа Виленскому военному губернатору генерал-губернатору Кавенскому, Гродненскому и Минскому генералу от инфантерии Муравьеву и Его Высокопревосходительством назначен командующим войсками Могилевской губернии свиты Его Императорского Величества генерал-майор князь Яшвиль, то на основании вышеизложенных правил:

1. Генерал-губернатор Муравьев может удалять от должности чиновников всех ведомств, поставляя сии последние лишь в известность о том, а также может отстранять и предавать суду всех без изъятия чинов земской и городской полиции.

2. Все жители и чиновники воинские и полицеский подвергаются военному суду.

3. В Могилевской губернии все без изъятия обвиняемые в измене, бунте, явном неповиновении военным и гражданским начальникам или склонение других к этим преступлениям подвергаются военному суду, даже если и не последовало возмущение.

4. Генерал Муравьев или по его приказу командующий войсками Могилевской губернии конфирирует приговоры военных судов и делает распоряжение о их исполнении.

5. Командующий войсками Могилевской губернии обязан содержать в повиновении всю губернию.

6. Он удаляет из губернии всех иностранцев, праздно живущих.

7. Удаляет всех не имеющих видов на жительство.

8. Воспрещается собираться на улицах и площадях без нужды, а если сборища имеются, то они рассеиваются силой.

9. Всякие собрания в частных и казенных домах, которые будут признаны вредными, должны немедленно прекращаться. Разрешаются только духовные процессы и с ведома полиции.

10. Лавки, шинки, кофейни и другие подобные заведения запираются в установленное время.

Местная полиция и военные патрули вправе останавливать тех, кого будут подозрительны и обращать их к военным властям. В случае сопротивления, допускается применение оружия, не отвечая за последствия... По невозможности исчислить все меры, к которым ведет военное положение, жители предваряются, что всякий беспорядок должен непременно вызывать экстренные и энергичные меры против всякого участника в беспорядке.

Нацыянальны гістарычны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3257. Вол. 1. Спр. 1. Л. 17.

З ПІСЬМА МАГІЛЁУСКАГА ГУБЕРНАТАРА Ў МАГІЛЁУСКУЮ СЛЕДЧУЮ КАМІСІЮ ПА СПРАВАХ МЯЦЯЖУ

18 мая 1863 г.

Имея достоверные сведения, что называвший себя Топором предводитель горецкой шайки есть капитан Генштаба Г.Ш.Жваждовский, считаю обязанностью уведомить о том комиссию.

Сведения подтверждаются и тем, что приказом от 18 мая 1863 г. об исключенных из службы в последнее время офицерах Генерального штаба значится уволенным старший адъютант по части Генштаба в штате отдельного гренадерского корпуса капитан Г.Ш.Жваждовский, арестант Дзержинский на допросе комиссии показал, что предводителем горецкой шайки был офицер Генштаба.

Гражданский губернатор (подпись)

Нацыянальны гістарычны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3257. Воп. 1. Спр. 1. Л. 1.

**З ПАКАЗАННЯЎ НА ДОПЫЦЕ ЎДЗЕЛЬНІКА ПАЎСТАННЯ 1863 г.
ІВАНА ШАЛЕПІНА З АРШАНСКАГА ПАВЕТА. З ДВАРАН, 26 ГАДОЎ,
ПРАВАСЛАЎНЫ**

После этого прибыл в фольварк Пропойск Могилевской губернии, мятежники спустя часа три отправились оттуда в лес, состоящий недалеко от Прони. А наутро обе шайки (Топора и Косса) переправились на паром через Проню, где по нам войсками были сделаны выстрелы. После которых мы не отстреливаясь отступили и переправившись через тот же паром, разбежались в разные места и при том взят ли кто был в плен или нет, не знаю.

Затем в тот же день шайка мятежников вновь собралась в одной из деревень около Пропойска. Оттуда отправились с намерением перебраться в Литву. И наконец в Кульшицком лесу по общему согласию сложили оружие. Заведующие шайкой Топор и Косса уехали неизвестно куда, а из оставшихся кто-то по общему согласию о расположении ее дали знать в м. Пропойск становому приставу.

Я был в числе 6 лиц, доставленных в Быхов, а оттуда в крепость Бобруйск, где и нахожусь.

Нацыянальны гістарычны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 3257. Воп. 3. Спр. 1.

**З РАСПАРАДЖЭННЯ ВІЛЕНСКАГА ВАЕННАГА ГУБЕРНАТАРА
№ 1-629 НАЧАЛЬNIКУ МАГіЛЁУСКАЙ ГУБЕРНІ**

Имея в виду, что всякое наружное выражение неудовольствия, всякая противоправительственная манифестация, в какую бы форму она облачена ни была, служит заявлением стремлений, которые терпимы быть не могут, я признал необходимым сделать в г. Вильно распоряжения, изложенные в прилагаемом при сем предложении моем к начальнику Виленской губернии за № 1121.

...Прошу Вас исполнить эти распоряжения по вверенной Вам губернии с неуступчивой настойчивостью:

1. Тех чиновников, в семьях которых будут носить траурные одежды или революционные знаки, немедленно исключать из службы.

2. Лица женского пола без различия звания и национальности, появляющиеся в траурном платье, будут штрафоваться: 1-й раз 25 руб., 2-й раз 50 руб. и затем будут арестованы для поступления с ними как с соучастником мятежа.

3. В случае невноса виновниками установленного штрафа приступлено будет к продажи движимости для погашения штрафной суммы.

4. Деньги, собранные от штрафов, будут передаваться в казну для обращения оных в пользу населения, выступавших против мятежных шаек.

5. Лица, носящие траур по своим близким, должны документом доказать это полиции.

В заключение повелеваю принять все меры к исполнению предписанных требований без какого-то ни было бы исключения.

Генерал от инфантерии Муравьев

Нацыянальны гістарычны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 2001. Воп. 2. Спр. 23.

Падрыхтавалі В.П. Ерашэнка, П.С. Ерашэнка.

ЧЫГУНАЛІЦЕЙНЫ і МЕДЗЕПЛАВІЛЬНЫ ЗАВОД У СТАРЫНЦЫ

Место, на котором находится завод, в конце прошлого и в начале нынешнего столетия принадлежало ген.-аншефу кн. Голицыну и входило в состав Пропойского его имения...

При покупке Пропойского имения г-ном Ф.Бенкендорфом в с. Старинке на р. Еленке, в то время окруженней топкими трясинами, находилась небольшая запруда, приводившая в действие незначительную лесопильню, при которой устроен был молот для ковки меди, действовавший во-дяною силою; при помощи этого молота выковывались медные листы для местных винокурен.

Вскоре по приобретении Пропойского имения поручик Бенкендорф устроил небольших

размеров вагранку для переработки чугуна в видах удовлетворения хозяйственным потребностям самого имения, а в 1835 г. он перевел из Пропойска небольшую слесарню, предварительно устроенную для надобностей самого владельца.

Около того же времени возникла мысль разрабатывать чугун из местной руды, встречавшейся в болотистых местах Пропойского имения и ближайших его окрестностях. С этой целью владельцем построена была небольших размеров доменная печь, которая, просуществовав не более года, сгорела.

Необходимые для работ материалы — чугун, железо и ломовая медь — приобретались заводом в окрестностях, а также и в ближайших губерниях, а как самое расположение завода близ р. Сож представляло возможность удобного и дешевого сообщения с черноморскими портами по Днепру, то Старинкинский завод при всем несовершенстве тогдашнего его устройства не мог опасаться конкуренции.

Самые значительные заказы на заводе начались с 1847 г., когда на нем производились парковые повозки, обозы, лафеты и крепостные платформы; в 1852 г. заказан был весь механизм Шостенского порохового завода с бегунами, маховиками и т. п., а впоследствии капсульно-делательные станки. В 1859 г. Морское и Артиллерийское ведомства заказали заводу корабельные цепи, проволочные канаты, снаряды для нарезки орудий и, наконец, паровые машины высокого давления для Брянского арсенала.

Самое блестящее время деятельности завода было с 1859 г., когда он достиг полного своего развития, до 1862 г., когда, вследствие некоторых неблагоприятных обстоятельств, он уже начал клониться к упадку.

В течение этого времени произведены были следующие главнейшие работы: для ведомства путей сообщения болтов и контрафорсов 16 430 пудов, чугунных коробок 3156, для артиллерии оковка крепостных лафетов и платформ 2738, для мостов железных хомутов и упоров 10 417 пудов, осей железных для горной крепостной и полевой артиллерии 820 штук, машин для шинования колес Брянскому арсеналу 10 штук, для шостенского капсюльного завода пороховых котлов 3, станков для капсюлей 8, и разных механизмов 72, проволочного каната 5217 пудов.

Всего за это время завод выплавил 104 545 пудов металла.

Кроме этих главнейших работ на заводе исполнялись и частные заказы: отливка разного рода чугунных и медных вещей, отковка железных вещей с слесарною и токарною отделкою их на сумму в каждый год от 10 до 15 тыс. р.

Такое огромное и разнообразное производство вынуждало завод содержать значительное количество мастеров и рабочих. За время с 1858 по 1862 г. их средним счетом находилось: механик иностранец 1, русских вольнонаемных мастеров средним числом 17, мастеров из крепостного звания 60, мастеровых 98, учеников 30, чернорабочих крепостных и вольнонаемных более 500.

Сверх того, заготовлением дров, лесных материалов, угля и руды занято было до 175 человек, всего же для завода работало до 900 человек.

Занимая такое огромное количество рабочих рук и принося ежегодно более 100 тыс. чистого дохода, Старинкинский завод оживлял торговую и промышленную деятельность в окружающей его местности, вызывая возникновение новых поселений.

В течение того же периода деятельности завода, в виду значительности количества перерабатывающегося на нем чугуна, вновь возродилась мысль о выплавке его из медной руды.

С этой целью она посыпаема была для исследования в Горыгорецкий земледельческий и С.Петербургский технологический институты, причем в ней оказалось около 45% чугуна.

Столь значительное процентное содержание металла повело к устройству новой печи, действовавшей цилиндрическими мехами при помощи воды, а во время недостатка ее паровою машиной. Выплавка чугуна из местной руды в доменной печи доходила до 140 пудов в сутки, и за все время ее действия выделано сырого железа для продажи до 30 тыс. пудов и сверх того разных чугунных и железных изделий по казенным и частным заказам на довольно значительную сумму.

Что касается самого процентного содержания чугуна в местной руде при выплавке ее в доменной печи, то вывести его по книгам завода не оказалось возможности, но по отзыву заводской администрации и других знакомых с производством завода лиц в начале обжигания руды она давала до 40% чугуна.

Поблизости от завода мест нахождения руды поставка ее производилась на завод по 5 коп. за пуд; сверх того, тут же находится значительный запас известки в соединении с глиною, имеется формовая глина и земля, которая, будучи пережжена, дает темную краску для грунто-

вок англійской сажи; в окружных местах вдоль Сожа, почти до границы Минской губ., находится огромное количество дубового леса.

На самом же заводе имеется запас уже сложенной руды тысяч до 100 пудов и обделанного дуба тысяч на 15 руб.

О дешевизне в этой местности лесного материала собственно для топлива и о громадности его количества я уже имел случай сказать выше.

Если все эти условия дают возможность дешевого производства изделий, то близость завода от р. Сож дала бы ему возможность легкого сбыта товаров в Киев и в Черноморские порты, почему он мог бы быть одинаково полезен как для морского и артиллерийского ведомств, так и для компаний Киевско-Курской и Витебско-Орловской ж.д.

Но для этого нужет капитал, которого нет у владельцев.

Заключая этим статистическое описание завода, считаю не лишним сказать несколько слов о местах нахождения и свойствах употреблявшейся на нем руды.

Руда эта представляет смесь железа преимущественно с фосфором и попадается 3-х сортов, начиная от темной и довольно плотной до рыжеватой, составляющей переход к кровавику. Она встречается не только в ближайших местностях, как-то в м. Пропойске, Гейшине и Молостовке, д. Большой Шишовке, Больших и Малых Хуторах, Доброй и т.д., но и в довольно отдаленных местах, например в м. Чечерске Рогачевского у. Есть она, как мне известно, и в Чаусском, и в Климовичском, и в Гомельском уездах.

Такое громадное количество находящейся в губернии железной руды, равно как и существование в ней железных источников и меловых карьеров (например, в фольв. Благодать Чериковского у.), а также и известковых пластов приводят меня к убеждению в необходимости исследования губернии в геогностическом отношении для определения ископаемых и минеральных ее богатств в интересах науки и развития материального благосостояния местного населения.

А потому я полагал бы полезным просить Московское общество любителей естествознания снарядить в будущем 1868 г. экспедицию для этой цели в нашу губернию; на случай же неуспеха в сем ходатайстве поручить настоящее дело одному из членов статистического комитета; в течение же зимы собрать предварительные сведения, пригласив через губернские ведомости землевладельцев, полицию, мировые и волостные учреждения, сообщить комитету сведения об известных им местах нахождения железной руды, формовой глины, извести, мела и вообще ископаемых богатств, а также и минеральных ключей.

Б. Биппен, действительный член и секретарь могилевского губернского статистического комитета.

Старынкаўскі кардон

Жалезаробочая фабрика ў Старынцы была не адзіным прамысловым прадпрыемствам у гэтай вёсцы. Побач з ёй знаходзілася і кардонная фабрика. Яна была заснавана ў 1910 г. Гэта было, вядома, прыватнае прадпрыемства. Спачатку ім валодалі гомельскія купцы Я.І.Цэйтлін і С.А.Гарэлік, потым гаспадарылі браты Меер і Куся Крычаўцы.

Што сабой уяўляла гэта фабрика? Яе энергетычная база — два паравыя лакамабілі магутнасцю 83 конскія сілы. Апрача таго мелася вадзяное кола магутнасцю 45 конскіх сіл. У 1913 г. фабрика працавала 240 рабочых дзён і вырабила 51,3 тыс. т кардону у 1914 г. працавала 225

дзён і выдала 67,6 тыс. т кардону. Пуд кардону, як сведчаць архіўныя даныя, каштаваў: у 1913 г. — 2 руб., у 1914 — 2 руб. 20 кап., у 1915 — 2 руб. 50 кап.

Колькасць рабочых была непастаянная. Так, у 1910 г. на прадпрыемстве працавала 70 чалавек, у 1911 — 40, у 1913 — 58 чалавек. Гадавы абарат капіталу дасягаў 30 000 руб. Прадукцыя фабрыкі ішла галоўным чынам на патрэбы інтэнданцкай службы царскай арміі.

Працавала фабрика да 1920 г. А затым з-за нерэнтабельнасці і ў сувязі з будаўніцтвам больш магутных прадпрыемстваў з лепшымі шляхамі зносін яна была закрыта.

Дзе і хто вучыў нашых дзядоў

Месца- знаходжанне школы	Дзе размяшчалася	Колькасць вучняў		Настаўнік	Колькі яму плаціла грамада за вучэбны час (руб.)
		хлапчукоў	дзяўчынак		
1	2	3	4	5	6
Царкоўнапрыходская школы (ЦПШ)					
с. Зімніца	У спецыяльна збудаваным доме	21	-	Іосіф Псаломшчык Макарый Палубінскі	40
с. Кульшычы	У спецыяльна збудаваным доме	21	3	Селянін Мітрафан Фіялентаў	25
м. Прапойск	У грамадскім доме	19	15	Іосіф Псаломшчык Мікалай Ліплянскі	50
с. Рабавічы	У царкоўнай старожы	20	1	Іван Каселін	30
с. Рэкта	У грамадскім доме	27	5	Сын іосіфа Псаломшчыка Міхась Якушевіч, які навучаўся ў Пустанская 2-класная ЦПШ	35
с. Хляўно	У спецыяльна збудаваным доме	38	-	Капіталіна Пруднікова, выпускніца Магілёўскага духоўнага вучыліща	50+70 ад епархіяльнага вуч. савета
Школы граматы					
в. Бязуевічы	У наёмнай хаце	18	4	Селянін Мікіта Міхайлаў	15
в. Васькавічы	У наёмнай хаце	16	-	Селянін Іван Пятроў	30
в. Віравая	У наёмнай хаце	12	-	Селянін Сяргей Карнілаў	15
в. Добры Дуб	У наёмнай хаце	24	-	Селянін Назар Болгаў	20
в. Драгунск	У грамадскім доме	20	-	Селянін Рыгор Салаўеў	33
в. Жаролы	У спецыяльна збудаваным доме	6	1	Ярэй Фамін	20
в. Зімніца	У спецыяльна збудаваным доме	21	-	Іосіф Псаломшчык Макарый Палубінскі	40
в. Іванішчавічы	У наёмнай хаце	16	-	Селянін Фёдар Шчаг	26
в. Касцюкоўка	У наёмнай хаце	16	-	Былы унтар- афіцэр Якуб Міхайлаў	16
в. Кулікоўка	У наёмнай хаце	11	-	Селянін Лаур Жукаў	25
в. Лабрыкоўка	У наёмнай хаце	15	-	Селянін Максім Якулеў	25

Дзе і хто вучыў нашых дзядоў

1	2	3	4	5	6
в. Лапацічы	У наёмнай хаце	25	—	Селянін Іван Дзмітрыеў	15
в. Лебядзёўка	У наёмнай хаце	12	1	Селянін Трыфан Фёдарап	20
в. Лясная	У грамадскім доме	14	—	Селянін Фёдар Герасімаў	20
в. Паштовая Глінка	У наёмнай хаце	18	2	Селянін Ануфрый	15+полову чвэрці
в. Перагон	У спецыяльна збудаваным доме	22	—	Дзярежынскі Селянін Якаў	жыта 33
в. Прыволле	У спецыяльна збудаваным доме	17	3	Пінтусаў Селянін Васіль	22
в. Рабінаўка	У грамадскім доме	17	1	Цвярдоўскі Селянін Нічыпар	12
в. Рагаўскі Прудок	У грамадскім доме	26	—	Антоніеў Селянін Георгій	35
в. Рарі	У спецыяльна збудаваным доме	23	4	Рыгораў Селянін Панас	35
в. Ржаўка	У грамадскім доме	20	1	Глушакоў былы унтэр- афіцэр Пятрок	27
в. Рудня	У наёмнай хаце	12	2	Будыроў Селянін Мітрафан	20
в. Салабута	У наёмнай хаце	15	—	Пястроў Селянін Андрэй	22
в. Слаўня	У грамадскім доме	31	4	Карпаў Селянін Іван	40
в. Старая Каменка	У наёмнай хаце	12	1	Аляксандраў Селянін Трыфан	20
в. Сутокі	У хаце настаўніка	10	—	Фёдарап Селянін Іван	25
в. Улукі	У наёмнай хаце	25	—	Васільеў Селянін Іван	25
в. Урэчча	У наёмнай хаце	21	1	Паўлоўскі Селянін Сцяпан	30
в. Церахоўка	У наёмнай хаце	26	15	Міхайлаў Селянін Філімон	25
в. Чаранкі	У наёмнай хаце	14	3	Васільеў Селянін Якаў	15
в. Чарнякоўка	У наёмнай хаце	15	—	Купалькоў Адстаўны феер- веркер Даніла	25
в. Чырвоная Слабада	У наёмнай хаце	14	—	Фёдарап Селянін Фёдар	20
в. Шаламы	У наёмнай хаце	12	—	Шчаглоў Селянін Іван	30
				Васільеў	

Табліца складзена паводле: Отчет о церковноприходских школах Могилевской епархии за 1888/89 учебный год. Могилев на Днепре. Скоропечатня и литография Ш.Фридланда. 1890.

Як бачна з табліцы, адукацыйная сетка Прапойшчыны складалася з 6 царкоўна-прыходскіх школ і 33 школ граматы. Усяго вучылася 722 хлапчуکі і 70 дзяўчыннак. За сваю працу настаўнік атрымліваў у асноўным у год ад 12 да 50 рублёў, якія выдзяляла грамада за кошт бацькоў.

Трэба падкрэсліць, што вучоба тады не насіла агульнага характару. І не дзіўна, што большасць сялянскіх хлапчукоў, ужо

не кажучы аб дзяўчынках, так і заставаліся непісьменнымі. Напрыклад, сярод тагачасных навабранцаў на вайсковую службу ў Быхаўскім павеце, такіх налічвалася звыш 70% (лічба ўзята з «Обзора Могилевскай губерні за 1894 г.», с. 45).

Усе ж астатнія адукаваліся галоўным чынам у цэрквах. Праўда, па колькасці іх было значна менш, але яны ахоплівалі амаль усё насельніцтва. А вучылі там, як расказваюць старожылы, добра сумленна. Яшчэ і зараз у вёсках ёсць людзі, якія

памятаюць імёны мясцовых свяшчэннаслужыцеляў. Вось гэтыя імёны за 1907 г.

Бахань — Дэмітрый Кітовіч, Быч — Аляксей Міронаў, Зімніца — Сімяон Паслаўскі, Рэкта — Нічыпар Паслаўскі, Хляўно — Даніэль Юр'евіч, Прапойск — Фёдар Сушчынскі, Уладзімір Платуховіч, Гейшын — Міхаіл Бобрыкаў, Доўгі Мох — Фёдар Цітовіч, Кульшыцы — Дэмітрый Сучаноўскі, Рабавічы — Іаан Андруцкі, Старынка — Рыгор Славецкі.

П.С. Ерашэнка.

Укралі ў дзеда ўнучку Па следу адной крымінальнай справы

«Его Превосходительству Г-ну могилевскому губернатору и кавалеру

Кр-н м. Пропойск Быховского уезда
Федор Савельевич Андреевский

Ваше превосходительство! В марте т.г. некто Василий Васильев, имея при себе чиновников, уворовал мою внучку 7 лет Александру и увез ее в Могилев неизвестно для какой цели».

З такой заявой звярнуўся ў лістападзе 1894 г. да магілёўскага губернатара жыхар м. Пропойск Ф. Андраеўскі. Губернскае паліцэйскае ведамства дасылае адпаведныя загады ў паветы. Пачынаеца пошук украдзенай унучкі.

10.1.1895 г. сакрэтным рапартам бабруйскі паліцмайстар паведаміў у Магілёў: «Чиновник Василий Васильев действительно нескілько дней прожил в Бобруйске в гостинице «Эрмітаж» и при нем была девочка лет 8—9, которую он выдал за свою дочь, и 29.12.1894 г. Васильев выехав в Рогачев.

При сем имею честь присовокупить, что предписание за № 156 для надлежащего исполнения, вместе с ним и за № 2 мною переданы рогачевскому исправнику».

13.1.1895 г. рагачоўскі павятовы спраўнік даносіў свайму губернскому начальніку, што «Васильев действительно 5 января дилижансом прибыл в Рогачев, но через несколько часов выехал в Жлобин, а оттуда по Либаво-Роменской

ж.д. направился в Гомель. Но в Гомеле его не обнаружили, а выяснили, что якобы Васильев обнаружен в Белостоке».

Хутка ў Магілёў прыйшла адпаведная папера і з Беластока, у якой паведамлялася:

«Чиновник Васильев с внучкой в г. Белостоке не проживал, а по словам поручика 61-га пехотного Владимирского полка Федора Устиновича Васильева (брата чиновника Васильева) находится в Минске».

8.3.1895 г. з Мінска ў Магілёў прыйшла «сакрэтная» дэпеша наступнага зместу: «В следствие отношения от 1-го минувшего декабря за № 1030 имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что чиновника Василия Васильева, а равно и узененной им из Гомеля малолетней внучки крестьянина Андреевского в Минске не обнаружено».

Пасля двухдзённага раздуму адпаведныя губернскія чыноўнікі пачатую 19.11.1894 г. справу № 1489 аб пошуках украдзенай дзедавай унучкі закрылі. Сабраныя ў ёй паперы ў колькасці 22 лістоў пранумаравалі, падышылі і здалі на вечнае захоўванне.

Роўна праз сто гадоў мы і адшукалі яе ў ЦДГА РБ (Ф. 2001. Воп. 1) і вырашылі надрукаваць з надзеяй, што раптам знайдуцца якія-небудзь родзічы ўкрадзенай унучкі Ф.С.Андраеўскага — Аляксандры. Не магла ж яна знікнуць, не пакінуўшы слядоў?

В.П. Ерашэнка.

Халерны бунт у вёсцы Малая Зімніца

У пачатку лета 1893 г. на Магілёў-шчыну с поўдня выпадкова трапіла азіяцкая халера. І яна хутка распаўсюджвалася, набываючы харктар эпідэміі.

У ліпені гомельскі спраўнік Еланскі тэлеграфаваў магілёўскаму губернатору аб tym, што штодня паразадамі прывозяць халерных з Кіева, гэта садзейнічае

На вырашэнне скаргі не хапіла жыцця

развіццю эпідэміі. Спраўнік прасіў дазвону халерных пакідаць у Лоеве, а паraphоны не пушчаць у р. Сож, «до сего благополучную по халере».

Аднак праз некаторы час халера ўсё ж пранікла і ў нашы мясціны. У апошняй дні жніўня ў в. Малая Зімніца з Магілёва прыехалі медыкі і ўстановілі тут дэзінфекцыйную камеру. Тут бы парадавацца сялянам, а яны, наадварот, з віламі і каламі разагналі медыкаў.

Калі ж у вёску з Быхава прыехаў прыстаў, каб разабрацца ў гэтым здарэнні, то на сваё здзіўленне пачуў, што сяляне нічога не мелі супраць медыкаў, а разагналі іх толькі таму, каб яны не праводзілі дэзінфекцыю. Чаму? А таму, што «чым больш памрэ сялян, tym лепей будуць жыць астатнія».

На жаль, прыстаў не пакінуў у пратаколе дэталёвых тлумачэнняў наконт таго неардынарнага адказу.

А ці не паспрабаваць адшукані гэтыя тлумачэнні зараз, праз сто гадоў пасля здарэння? З такім намерам я і прыехаў у в. Зімніца. У сабраўшыхся каля крамы мужыкоў пацікавіўся, хто з іх ведае гісторыю сваёй вёскі. Хутка такі чалавек знайшоўся — Т.З.Юрчанка.

Трафім Захараўіч аказаўся добрым субядеднікам. Шмат аб чым гаварылі. Нарэшце закранулі і халерны бунт. Так, быў у лёсе гэтай вёскі такі час, калі аб смерці блізкага чалавека не вельмі шкадавалі людзі. Таму і запісаная прыставам тлумачэнне сялянамі свайго учынку ніколькі не здзівіла Юрчанку, як не здзіўляла яно і яго продкаў. Чаму?

— Ды вельмі проста, — адказаў

Трафім Захараўіч. — Ужо ў той час вёска наша была вялікая, двароў чатырыста. Ды з усіх бакоў яе засінулі панская ўладанні. Вось за тры кіламетры адсюль у напрамку в. Бахань знаходзіўся пас. Палінаў. Тут жыў пан Паліноўскі. Крыху далей у другі бок — в. Анеліна. Гэта таксама быў маёнтак пана, імя якога і носіць вёска. Калі азірнёмыся назад, як стаім мы з вамі, убачым в. Другц — трэцюю пансскую вотчыну. І ўсё гэта ў наваколлі толькі адной вёскі. А зараз прыкінем, як тады жылося зімічанам.

Так, што і казаць, становішча ў іх было складанае. Куды ні ступі — усюды ўсё панскае: поле, сенажаць, лес. А паны ўмелі берагчы сваё. Іх багацце штогод прырастала. А навакольныя сяляне ўсё бяднелі. Асабліва цяжка прыходзілася тым, у каго было многа сыноў. Падрастаў адзін, жаніўся — рэж бацька ад свайго надзеялу яму палоску зямлі. Вылятаў з гнязда другі — рабі тое ж самае. А калі іх чацвёра-пяцёра, то з цягам часу зямельныя палоскі ператвараліся ў шнурочки. Усё бліжэй туліліся адна да адной хаты, усё ўшчыльнялася вёска, усё больш становілася ў ёй галечы. Вось чаму смерць аднаго давала нейкую палёгку другому.

Пасля гэтай размовы мне сталі зразумелыя паводзіны продкаў сённяшніх вяскоўцаў, а таксама і тое, чаму менавіта сюды прыехалі медыкі. Не, зусім не сялян ратавалі яны ад эпідэміі, а паноў. А калі не прыслухаліся яны да просьбы мужыкоў — пераехаць у любую іншую вёску, вось тады і ўзяліся апошняя за калы.

П.С.Ерашэнка.

На вырашэнне скаргі не хапіла жыцця

Калі Андрэй Буракоў упершыню убачыў добры кавалак сваёй лепшай зямлі, то вачам сваім не паверыў. «Мабыць, больш моцны гаспадар вырашыў па-суседску памагчы яму, былому абаронцу цара і Айчыны», — падумаў спачатку Буракоў і ўжо на радасцях намерваўся зайсці да яго ў хату з падзякай. Але ад яго добра га настрою не засталося і следу, калі ён зауважыў на новым месцы і межавы слупок.

Трэба было неадкладна высвятляць адносіны з суседам. І Буракоў, пачухаў-

шы патыліцу, пакрочыў у бок двара Шусціка, які ўжо нешта майстраваў пад павеццю.

— А ты, я думаю, наконт мяжы, — прамовіў Якаў Дэмітрыевіч. — Не турбуйся, братак. Я табе ад сваёй аддам роўна столькі ж. Узарэш і сей, што хочаш. А гэту я ўжо засеяў, — сказаў як адрезаў.

Упэўніўшыся, што ніякія слова не падзейнічаюць на Шусціка, Буракоў накіраваўся да валаснога старасты, аднак таго не застаў на месцы. І потым колькі ні спрабаваў з ім спаткацца, усё дарэмна.

Выйсце падказаў валасны пісар, параішы падаць старасту пісьмовую скаргу і чакаць адказу на яе. Ажно восенню Буракову паведамілі, што яго скарга будзе разглядацца на сельскім сходзе. Гэта некалькі падбадзёрыла Андрэя Іванавіча. Да яго даходзілі чуткі аб tym, што сяляне асуджаюць учынак Шусціка, і Буракоў упэўнена чакаў падтрымкі. Вось чаму для яго з'явілася поўнай нечаканасцю пастанова сходу на карысць крываўдзіцеля. Ад гэтага ўдвая стала цяжкай на сэрцы.

Ісплі гады, а цяжкар з душы не спадаў. Абязцаная Шусцікам зямля так і пуставала некалькі гадоў. Безвыніковымі засталіся спробы вырашыць справу іншымі шляхамі.

«Я уже более 12 лет служусь за свои наделы, выбившись из последних сил, я понес убытки не менее трехсот рублей и вынужден горевать с пятью душами семейства. А на суды продал все свое движимое имущество и на пропитание семейства: коров, овец, свиней. И общество, не имея от меня водочных угощений, не может помочь мне.

Прошу Ваше Высокопревосходительство дать строгое предписание по принадлежности и успокоить меня, несчастного, а не то прикажите отпустить на пропитание пяти душ (дети малолетки) из общественного магазина. Потому что в зимнее время и без одежды я не в состоянии прокормить свое семейство».

Як сведчыць паштовы штэмпель, свой «крык душы» адстаўны салдат Буракоў адправіў ў Магілёў 30 лістапада 1894 г. і стаў чакаць адказу. Чакаць яму прыйшлося аж да канца мая наступнага года. Не суцешыла Андрэя Іванавіча атрыманая з губерні папера. З яе выцякала нібыта Шусцікаў на поўнай падставе завалодаў яго зямлём, калі сельскі сход пагадзіўся з гэтым. Што было рабіць беднаму чалавеку? Гады два спрабаваў ён дабіцца справядлівасці на месцы і нават у Быхаў хадзіў, але ўсё дарэмна. Адтуль вярнуўся яшчэ больш разгубленым. Чыноўнік, з якім яму давялося размаўляць, крыху паспачуваваў ды і толькі. Ён, па сутнасці, нічога і не сказаў хадаку. Толькі спытаў, ці чуў ён што пра дашкаўскага скаржніка.

— А хто ж пра яго не чуў, калі тады ўвесь кірмаш гудзеў аб ім, — адказаў Буракоў, накіроўваючыся да выхаду.

— Вось і добра, калі ўсе гэта ведаецце, — даняслося да яго ўжо з-за дзвярэй.

А здарылася вось што. Селянін Савасцей Елісеев пачаў пярэчыць валасному старасту. Той, каб паставіць непакорнага на калені, нацкаваў на яго мясцовага ўрадніка Цурана. Апошні заклікаў у пачатку 1893 г. Елісеева да сябе. Потым заўё ў яго ў хату яўрэя Мордуха Гурэвіча і там у прысутнасці старасты, соцкага, дзесяцікага заўзяты служака пачаў біць Елісеева, пакуль той не зваліўся на падлогу. Потым тантаваў яго нагамі амаль да апошняга хрыпу сваёй ахвяры.

Калі яго прывалаклі дамоў, здавалася, трэба рыхтаваць труну. Больш за месяц праляжаў селянін у гарачцы. Ледзьве ачухаўся. Аднак пасля гэтага сталі хапаць яго прыпадкі.

Жонка хворага звярнулася да павятовага спраўніка, каб дапамог зрабіць медыцынскі агляд. Дзе там! Той толькі разлілаваўся, спаслаўшыся на тое, што гэта павінен вырашыць станавы прыстаў. А апошні папярэдзіў, што калі Елісеев не супакоіцца, то будзе яшчэ горш. І гэта пагроза неўзабаве спраўдзілася. Нібыта за нядоімкі ў яго анісалі ўсю маё масць. Адпраўленая губернатару скарга апынулася ў павятовага спраўніка, які аператуўна паведаміў у Магілёў, што Елісеев здаровы, а піша скаргі «в силу свога склочнага характера».

Пытанне быхаўскага чыноўніка аб tym, ці ведае Буракоў гэту гісторыю, больш за ўсё устурбавала Андрэя Іванавіча. Але ж тая акалічнасць, што ў яго да таго часу не было наогул ніякай маё масці, акрамя пустой хаткі і галечы-дзетвары, супакоіла, і ён працягваў барацьбу з Шусцікам. Яму спатрэбілася яшчэ прыкладна столькі ж часу для таго, каб дабіцца некаторых абнадзеільных вынікаў. Але давесці спраўу да канца яму не хапіла сіл.

Вясной 1908 г. з Магілёва ў Пралойск прыйшла так доўгачаканая папера (больш за 26 гадоў!), якую загадвалася ўручыць сялянцы Васе Бураковай пад распіску, спагнаўшы з яе наяўнымі грашымі канцылярскіх пошлін 40 капеек, якія сумесна з распіскай прадставіць у губернію. Аднак у беднай, зусім змучанай жанчыны не было ні капейкі, ды і так запозненая перамога яе ўжо ніколікі не абрарадавала.

Паступіўшае з губернскай прысутнасці пісьмо было адпраўлена назад з прыпіскай: «Васа Буракова ад атрымання копіі адмовілася і спагнаць з яе 40 кап. немагчыма з-за крайняй беднасці.

Валасны стараста Мажэй. № 1722 мая 9 дня 1908 г.».

А адабраная ў Буракова Шусцікам зямля ў яго і засталася.

П. С. Надзеждзін.

Дакументы сведчаць

АДКАЗЫ МІРАВОГА СУДДЗІ 7-га ЎЧАСТКА МАГІЛЁУСКАЙ АКРУГІ В.П.МАКОЎСКАГА НА СКАРГІ СЯЛЯН ЯГО ЎЧАСТКА ЗА 1898 г.

Пропойскому волостному правлению

Поручаю волостному правлению вручить препровождаемое при сем прошение жительнице х. Мартыновки крестьянки Татьяны Васильевной Шабловской под расписку, которую прислати мне, объявить, что таковое возвращение за необозначением момента самовольного завладения землей, на которой ответчица воздвигнула постройки...

Жит. м. Пропойска Этке Лурьевой в виду неимения в деяниях Киранцова признаков обмана или утайки 23 пудов соли...

Кр-ну д. Подозерья Григорию Иванову Кругликову в виду неуказания пункта жалуется ли он на Левитина за побои в уголовном порядке или в гражданском.

д. Вировая кр-ну Пантелеймону Удаленку с жалобой на кр. Данилу Максимова он может обратиться в волостной суд.

Нацыянальны гістарычны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 2136. Вон. 1. Спр. 9.

ПРАШЭННЕ СЯЛЯН ВЁСКІ БАХАНЬ МАГІЛЁУСКАМУ ГУБЕРНАТАРУ АБ ПЕРАСЯЛЕННІ Ў СІБІР

Май 1902 г.

Дошел до нас слух о возможности переселиться в Западную Сибирь, Тобольскую губернию, а так как мы имеем очень малое количество наделенной земли, могущей служить к нашему пропитанию, а также не имеем других средств, чтобы могли на них питать ежегодно возрастающие семейства, а потому честь имеем покорнейше просить Ваше превосходительство разрешить нам таковое переселение в Западную Сибирь, Тобольскую губернию.

Честь имеем быть просителями Семен Макаров, Захар Николаев, Трофим Маркиянов, Степан Ефремов, а по нашей неграмотности по просьбе за нас расписался

Роман Григорьев (подпись)

З ПАВЕДАМЛЕННЯ МАГІЛЁУСКАГА ГУБЕРНАТАРА МІНСКАМУ ГУБЕРНАТАРУ АБ МЯСЦОВАСЦЯХ ГУБЕРНІ, АХОПЛЕНЫХ СЯЛЯНСКІМ РУХАМ

23 снежня 1905 г.

Быховский у.

1. Им. Свенскополье помещика Эйхельмана.
2. Им. Антон помещицы Малошицкой.
3. Им. Регинполь помещика Манкевича.

Аграрные беспорядки в упомянутых местностях прекращаются за неимением войск исключительно мерами полиции.

Крестьяне, благодаря агитации неблагонамеренных лиц, находятся в возбужденном состоянии, производят порубки леса, о которых многие помещики даже не заявляют, боясь мести.

И.д. губерната, вице-губернатор
(подпись)

Помощник правителя канцелярии могилевского губернатора
(подпись)

Документы и материалы по истории Белоруссии (1900 – 1917 гг.). Мн., 1953. Т. 3.
С. 536 – 537.

ЗАЯВА ЗЕМЛЕЎЛАСНІКАЎ ХУТАРА ГАНЧАРОЎКА З ПРОСЬБАЙ ЛІКВІДАВАЦЬ ЦЕРАСПАЛОСЦУ

В Быховскую уездную землеустроительную комиссию

60 Прэвосходнасць Году 10
Мельянцову Губернатору

Кр. Пропоіск Воласці Дз.
Населеній Матвея Степанову
Чаромене

1913 года Надзея в 3-ю Году Матвея Степана
Изме Васильевского Сельца Ольгаполь
Кланчанско Населенія Сельца Прэвосходна
На разбы речіе Нашем землема плаца
бязе у часіні по Гродненскому воласці
що гэта члену покорнейше просить
Ваше Превосходнасць скрыто таго
Что я Матвея Степанов служаю
и лед Году Гродненскім Гвардійскім полку
анімалістом Васильеву на Пропоіск
и полуцю землю Казенную и имею
гольбъ имем один Надея землю
члененіе энсе по Службы ти міністру

Васильева нашего общества и проживаю в бедном состоянии и престарелых лет от роду имею 78 лет. К труду не способен то покорнейше прошу Ваше Превосходительство сделать законное распоряжение выделить мне Матвею Степанову мою землю на месте у моей усадьбы, на месте потому что моя изба построена по-малороссийски из земли с известью и другими при- надлежностями для сноса и перестройки не способна, то прошу Ваше Превосходительство определить мне Матвею Степанову мою землю на месте моей усадьбы.

Проситель Матвей Степанов

Нацыянальны гістарычны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 2193. Воп. 1. Спр. 242. Л. 31.

Падрыхтаваў П.С. Ерашэнка.

Бамбардзір з Порт-Артура

Быў час, калі настаунікі Баханская
СШ з прыемнасцю здзіўляліся таму, што
некаторыя іх вучні вельмі добра ведаюць
творы рускага нісьменніка Аляксандра
Сцяпанава, асабліва «Порт-Артур» і «Ад-
мирал Макаров в Порт-Артуре». Ну,
нібыты яны самі там побывалі і бачылі ўсё,
апісаное ў гэтых кнігах.

А потым даведаліся, што ў вучняў ёсьць
вельмі добрая крыніца інфармацыі —
былы бамбардзір з Порт-Артура Яфрэм
Якімавіч Саханькоў, жыхар в. Зялёная
Рошча. Яму было ўжо пад 90, а ён ахвот-
на сустракаўся з вучнямі, расказваў ім пра-
тыя далёкія падзеі.

Берагавая артылерыя, у якой служыў
Саханькоў бамбардзірам, размяшчалася

на ўцёсе «Лецішое», які ўзвышаўся над
морам амаль на 300 м.

— З уцёса мы і палілі са сваіх гармат
па японскіх баявых караблях, — гаварыў
стары портартуравец, — не адзін з іх
пайшоў на дно марское. Але вельмі час-
та здаралася так, што не было чым стра-
ляць. Тады рускія караблі выходзілі на-
сустрач варожай эскадры і адганялі яе ад
порта.

Прыпамінае бамбардзір і той дзень,
калі загінуў вядомы рускі флатаводзец,
вучоны, кіраўнік двух кругасветных пла-
ванняў Сцяпан Восіпавіч Макараў.

Адмірал асабіста павёў крэйсер «Пет-
рапаўлаўск» на сустрач варожым караб-
лям. Няманы урон нанеслі маракі ворагу.

Але, вяртаючыся ў порт, крэйсер трапіў на міну і патануў. Загінуў і адмірал.

Стары воін захаваў у сваёй памяці імёны сяброў-артылерыстаў, якія таксама загінулі пры абароне зямлі рускай.

Георгіеўскі кавалер

Яўхім Маркавіч Краснічэнка нарадіўся ў 1882 г. у в. Слаўня Слаўгарадскага раёна. Скончыў царкоўнапрыходскую школу у в. Рэкта. Служыў у кавалерыі царской арміі і ўдзельнічаў у баях у званні прапаршчыка. За смеласць і адвагу ў многіх баях узнагароджаны трывма Георгіеўскімі крыжамі і трывма медалямі. Да пачатку 1-й сусветнай вайны служыў у г. Перм. Быў жанаты з мясцовай прыгагунінай Наталляй Міхайлаўнай Барысенка. Некаторы час і яна жыла пры часці, а потым свякруха запатрабавала вярнуцца ў в. Слаўня дапамагаць весці гаспадарку.

Яўхім Маркавіч памёр вясной 1934 г. ад хваробы ў сваёй роднай вёсцы. Георгіеўскія крыжы давялося ў галодным 1933 г. здаць у «Таргсін» на прадукты харчавання.

M.A. Макарэнка.

Азірнёмся на стагоддзе назад...

Сто гадоў таму Быхаўскі павет займаў тэрыторыю 4105,8 квадратных вёрст, на якой пражывалі 97 795 чал., у т.л. 48 097 мужчын і 49 698 жанчын. Займаючы 5-е месца ў губерні па плошчы, павет знаходзіўся на 11-м, апошнім месцы, па шчыльнасці насельніцтва (25,4 чал. на 1 квадратную вярсту). У 1892 г. нарадзіліся 5533 чал., з іх 77 — незаконнанараджаных. У склад павета ўваходзілі 10 валасцей: Баханская, Глухская, Гарадзецкая, Гарадзішчанская, Даўгамохская, Навабыхаўская, Новабычанская, Прапойская, Царкоўнаасавецкая, Чыгрынская. Уяўленне пра тое, якімі былі тады вёскі валасцей, што існавалі ў межах цяперашняга Слаўгарадскага раёна, дае выданне «Волости и важнейшие селения Европейской России» (Санкт-Петербург, 1886 г.). На яго старонках у складзеным па паветах спісе важнейшых сёл Магілёўскай губерні чытаем:

14. Вол. Баханьская¹
42. Бахань, с.б.вл., при р. Бобровке, дв. 75, жит. 515; в. правл., ц.пр., шк., 2 ветр. млн. п.д. В 23 в. — Прибор, пчт. ст.
43. Большие Зимницы, с.б.вл., дв. 108, жит. 755; ц.пр., п.дв., ветр. млн.

46. Роги, д.б.вл., дв. 89, жит. 573; ветр. млн., п.дв.

20. Вол. Ново-Бычанская

81. Перегон, д.б.вл., при р. Перегонке, дв. 70, жит. 546, п. дв.

82. Ректа, с.б.г. и свр.-земл., дв. 104, жит. 771; ц.пр., евр. млтв.д., 3 ветр. млн.

83. Славіня, д.б.вл., при р. Славінка, дв. 103, жит. 686; ветр. млн., п.дв.

84. Хлевно, с.б.вл., дв. 87, жит. 641; ц.пр., п.дв. тржк.

85. Черняковка, д.б.вл., дв. 75, жит. 549; ветр. млн., п.дв.

21 Вол. Пропойская

86. Пропойск, мест. б.вл., при рр. Соже и Проне, дв. 115, жит. 922; в. правл., 2 ц.пр., снг., 4 евр. млтв.д., шк., бльн., бгд., пчт. отд., пчт.ст., кожев. з., изразц. з., канатн. з., 2 ветр. млн., 2 п.дв., 30 лвк. В 3 в. — ус. Михайлово-Пропойск, винод. з.

87. Васьковичи, д.б.вл. при оз. Пищани; дв. 87. жит. 570; вод. млн.

88. Гейшин, мест. б.вл. при р. Соже, дв. 82, жит. 526; ц.пр., 2 евр. млтв.д., 2 ветр. млн., тржк. 5 мая и 1 октября.

89. Кульшичи, с.б.вл. при оз. Круглом

¹Пакінутыя населенія пункты, якія знаходзяцца на тэрыторыі сучаснага Слаўгарадскага раёна. Назвы вёсак дадзены ў тагачасным напісанні. Скарачэнні: в. правл. — волостное правление, д. — деревня, с.б.вл. — село, бывшее владение, в. — верста, ц.пр. — церковь православная, шк. — школа, п.д. — пітейны дом, п.дв. — постоялый двор, ветр. млн. — ветряная мельница, евр. млтв. д. — еврейский молітвенный дом, лвк. — лавка, снг. — синагога, пчт. ст. — поштовая станцыя, тржк. — торжок, ч. — часовня.

Болоте, дв. 56, жит. 409; ц.пр., ветр. млн.

90. Рабовичи, с.б.вл. при оз. Чистая
Лужа, дв. 44, жит. 264, ц.пр., ч., п.дв., млн.

145. Вол. Старинская

606. Старинка (Старинский Владимирский завод) с.б.вл. при оз. Старинском, дв. 85, жит. 690; в. прав., ц.пр., шк.

Не беспадстаўна краем лясоў раней называлі Быхаўчыну. Векапомнія бары тут зтамлі 135 197 дзес. Яны належалі: прыватным уладальнікам 87 793 дзес., дзяржаве 25 949, розным сялянскім ашчынам 21 210, цэрквам і іншым установам 265 дзес. Адсюль ішлі мачтавыя сосны для Чарнаморскага флоту. Яны сплаўляліся па Сожы і Дняпры.

У навігацыю 1892 г. Пропойск прыняў толькі буксірных грудаў 69 540 пудоў і 357 пудоў з пасажырамі на агульную суму 30 244 руб. Уніз па цячэнні адпраўлялі мёд, воск, садавіну, агародніну, рыбу, алей, паперу, шкло лістравое, запалкі, пяньковыя і льняныя вырабы, дзёгаць, будаўнічыя матэрыялы і дровы. А атрымліваў горад цукар, збожжа, муку, соль, бакалейныя і тэкстыльныя тавары.

Для забеспячэння суднаходніцтва Сожа толькі ў 1892 г. ад Пропойска і ніжэй дзвюма партыямі карчавальна-падымальных суднаў пройдзена па рацэ 24 1/2 вярсты. Вынятты з вады 1824 карчы, ссечаны 124 дрэвы, якія маглі забурыцца ў раку, выщыгнута 269 падгніўшых паль і адзін камень. На мелінах ставіліся аднаразовыя плятнёвыя агароджы, каб падтрымліваць дастатковую глыбіню, фарватэр абазначаўся спецыяльнімі паказальнікамі і папера-джальнымі берагавымі і плыўучымі знакамі, якія ў начны час асвятляліся.

У 1892 г. ураджай у сярэднім па павенце складаў (чвэрцей з 1 дзес.): азімае жыта — 4 3/4, азімая пшаніца — 3 1/2; яравыя: жыта — 5, пшаніца — 4, авёс — 6, ячмень — 4, грэчка — 3, гарох — 6; бульба — 65.

Цэны на прадукты харчавання ўтым годзе былі (за 1 пуд): мука пшанічная (у снежні) 2 руб. 20 кап., сала свіное (у лютым) 7 руб. 89 1/2 кап., масла сметанко-вае (у ліпені) 9 руб. 28 кап., масла канаплянае (у тым жа месяцы) 6 руб. 12 1/2 кап.

94% усяго насельніцтва з'яўляліся сельскімі жыхарамі. Дзённы заработка селяніна быў: з канём, без харчавання — ад 1 руб. 50 кап. да 60 кап.; з харчаваннем — 1 руб. 05 кап. — 45 кап.; без каня,

без харчавання — 70—50 кап., з харчаваннем — 50—25 кап.; жанчыны, без харчавання — 50—25 кап., з харчаваннем — 30—15 кап.; у жніве і сенажацца заработка мог быць у работніка з канём, без харчавання на 20—30 кап. большым; калі ж з харчаваннем, то яго павелічэнне не перавышала 5—10 кап. Сярэднегадавы заработка на сваім утрыманні складаў: мужчыны 80—110 руб., жанчыны 42—70 руб. Пры здзельшчыне за апрацоўку і сяюб 1 дзес. плацілі ад 3 руб. 80 кап. да 9 руб. Гэтак жа ацэньвалася праца селяніна пры ўборцы хлеба і сенакосе.

Ад хвароб быхаўчан лячылі 8 урачоў, 12 фельчараў, з якіх 4 утрымліваліся за кошт сельскіх ашчын, а роды прымалі 4 бабкі-павітухі. У павенце дзейнічалі 2 аптэкі, 2 аптэчныя лаўкі, у якіх было занята ўсяго 2 правізары і 2 аптэкарскія памочнікі. Адзіны цырульнік працаваў у Быхаве.

У 1892 г. валаснымі судамі да адказнасці прызначыты 478 мужчын і 133 жанчыны. З іх апраўданы адпаведна 152 і 63. У ліку адвінавачаных прысуджаны: да цялеснага пакарання — 114 мужчын (да жанчын гэта кара не прымянялася), арышту — 98 і 35, грамадскіх работ 48 і 22, заўаг і вымоў 10 мужчын і 5 жанчын.

Лета 1892 г. запомнілася нашым дзядам і прадзедам неаднаразовымі градабоямі. Страты ад іх у Быхаўскім павенце склалі 13 360 руб., а у суседніх Чавускім і Магілёўскім паветах — адпаведна 3515 руб. і 3618 руб. 60 кап. Больш моцны градабой тагачасная Быхаўчына перажыла 24 мая 1879 г., калі цалкам былі знішчаны ўсе азімыя ў акрузе.

Не мінулі іх і розныя хваробы, у ліку якіх было 2 выпадкі воспы, на шчасце, без смяротных зыходаў. Але ад дыфтерыі, адзёру і тыфу памёр тады ў павенце 21 чалавек з 518 захварэўшых. Вялікую дапамогу працайчанам аказалі мясцовыя бальніца, прыняўшая амбулаторна сотні людзей і выдаваўшая ім бясплатна лякарства, і аптэка, адзначыўшая ў гэтым годзе свой дзесяцігадовы юбілей.

Крыніцы:

Обзор Могилевской губернии за 1892. Могилев, 1893.

Дембовецкий А.С. Опыт описания Могилевской губернии... Кн. 1—3. Могилев, 1882—1884.

Волости и важнейшие селения Европейской России. СПб., 1896.

Падрыхтаваў В.Л. Плюской.

Акрылены Палессем

Ісак Абрамавіч Сербаў нарадзіўся 25 мая 1871 г. у вёсцы Кульшычы Слаўгарадскага раёна ў беднай сялянскай сям'і. Скончыў Полацкую настаўніцкую семінарый (1892). Прага да ведаў прывяла хлопца з глухой беларускай вёскі ў Маскву, дзе ён без чыёй-небудзь падтрымкі ўпэўнена здае ўступныя экзамены і становіцца студэнтам Маскоўскага археалагічнага інстытута. Пасля сканчэння вучобы ў інстытуце (1901) Сербаў вярнуўся ў Беларусь і шмат гадоў настаўнічаў у сельскіх школах, а таксама ў школах Мінска і Гомеля.

Малады настаўнік, жывучы сярод вясковага люду, уважліва прыглядаўся да яго жыцця, побыту і заняткаў, захапіўся народнымі песнямі, казкамі, абрадамі, святамі і пачаў збіраць фальклорна-этнографічныя матэрыялы, якія ўяўляліся грунтам для навуковых абагульненняў і высноў. Таму калі ў 1910 г. у Вільні аднавіўся т.зв. Паўночна-Заходні аддзел Рускага геаграфічнага таварыства (РГТ), ён стаў адным з яго першых сяброў. Аддзел (складаўся з чатырох секцый: геаграфіі і статыстыкі; археаграфіі; гісторыі; археалогіі і этнографіі — яе ўзначальваў Е.Р. Раманаў) надзвычай актыўнічаў фальклорна-этнографічнае вывучэнне Беларусі, выклікаў шчыры народазнаўчыя парыў ў шмат каго з мясцовых інтэлігентаў — настаўнікаў, урачоў, агрономаў, а таксама чыноўнікаў і святароў, для якіх беларуская нацыянальная ідэя была блізкая, свая.

На падставе спецыяльна падрыхтаванай праграмы аддзел шырока разгарнуў збиральніцкую работу, за свой кошт наладзіў шэраг мэтовых камандзіровак у зусім не даследаваныя раёны. Сербаў даручачыца найбольш адказныя ўчасткі. На працягу двух гадоў (з 1911 па 1913) ён даследаваў фальклорна-этнографічны стан Магілёўскага і Чавускага паветаў Магілёўскай, Бабруйскага, Ігуменскага (цяпер Чэрвенскі раён), Мазырскага і Слуцкага паветаў Мінскай губерні. Сабраў шмат старожытных рэчаў беларусаў і каля 300 твораў розных фальклорных жанраў — песень, казак, легендаў, загадак, прыказак, прымавак — і зафіксаваў мноства дыялектных узоруў, якія пазней леглі ў аснову яго манографій і артыкулаў.

Колькі гадоў таму ў архіве Вільнюскага дзяржаўнага ўніверсітэта мне давялося знайсці цікавыя матэрыялы — спраўядлівасць Сербава пра гэтыя паездкі і пра та колы пасяджэнняў Паўночна-Заходнага аддзела РГТ, на якіх абмяркоўваліся вынікі экспедыцый этнографа. З іх відаць, што Сербаў быў апантаны ў працы чалавек, без перабольшання сказаць, падзвіжнік. Тоэ, што рабіў этнограф Сербаў, патрабавала не толькі высокага інтэлектуальнага напружання пры асэнсаванні з'яў, але і вялікіх фізічных намаганняў. Адзін толькі прыклад: за два месяцы лета 1912 г. пад час навуковых вандровак па Палесці ён адолеў каля 2000 вёрстаў, з іх палову пешшу з грузам рэчаў на плячах.

Як і тысячы інтэлігентаў краю, пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі 1917 г. Сербаў актыўна ўключыўся ў навуковую, педагогічную і грамадскую дзейнасць: загадвае аддзелам народнай асветы Магілёўскага губкома, удзельнічае ў работе Надзвычайнай камісіі па ліквідацыі непісьменнасці, абіраецца правадзейным членам Інстытута беларускай культуры (1922) і працуе ў розных камісіях — па гісторыі старожытнага Мінска, па народнай асвеце, у фальклорна-дыялекталагічнай і інш. Адначасова ён выкладае ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, дзе ўзначальвае кафедру этнографіі (1922—1928). Як толькі была створана Акадэмія навук Беларусі (1929), Сербаў прызначылі вучоным сакратаром кафедры этнографіі. Крыху пазней ён становіцца старшим навуковым супрацоўнікам сектара этнографіі і фальклору Інстытута гісторыі Акадэміі навук. У 1924 г. за комплекс апублікаваных прац



I.A. Сербаў.



Вуліца ў в. Прудок Рэчыцкага павета. З калекцыі фотаздымкаў І.А. Сербава.

Сербаву без абароны дысертацыі надаецца вучоная ступень кандыдата гістарычных навук.

Даваенны перыяд у дзейнасці пазначаны інтэнсіўнай творчай працай, сапраўдным навуковым уздымам Сербава. Вучоны займаецца аховай старажытных помнікаў, вядзе археалагічныя раскопкі, наладжвае шэраг этнографічных і фальклорных экспедыцый у самыя розныя раёны рэспублікі. На рабочым стале Ісака Абрамавіча ляжала некалькі гатовых да выдання манаграфій, прысвечаных духоўнай і матэрыяльнай культуры беларусаў, некаторыя знаходзіліся ў рэдакцыях выдавецтваў. Сямідзесяцігадовы Сербаў, які не мог пахваліцца здароўем, з нецярпівасцю чакаў іх выхаду ў свет. Ды вось грымнула вайна.

Пад бамбёжкай фашистыкіх самалётаў, што ператварылі Мінск у руіны і пажарышчы, Сербаў з хворай жонкай, Матронай Пракопаўнай, у шматлюдным патоку пакідаў горад. У яго мінскай кватэры засталося самае дарагое — рукапісы, унікальныя этнографічныя экспанаты — справа ўсяго жыцця вучонага. Ваеннае ліхалецце закінула бежанца Сербава ў расійскі горад Тамбоў, дзе ён уладкаваўся выкладчыкам у педагогічны інстытут.

Скупая ваенная пайка, купленая на карткі, сістэматычнае недаяданне... Але Сербаў не паддаваўся і нават разам са студэнтамі выязджаў на лесанаraryхтоўкі. Адночы ў лютыя маразы апрануты лёг-

ка, па-летняму, Ісак Абрамавіч моцна прастудзіўся, захварэў на запаленне лёгкіх і 21 студзеня 1943 г. памёр.

З навуковай спадчыны Сербава засталося ўсяго некалькі кніг (важнейшыя даследаванні, завершаныя ў рукапісах, загінулі пад час тых бамбёжак Мінска), але значэнне іх для сучаснага беларусазнаўства вялікае. Для этнографаў, фалькларыстаў, антраполагаў, дыялектолагаў, мастацтвазнаўцаў, кіраунікоў калектываў мастацкай самадзейнасці і прафесійных дзеячаў нацыянальнай культуры народазнаўчая спадчына Сербава — надзвычай каштоўная крыніца. Без яе не могуць абысціся аўтары гуманітарных падручнікаў для школ і вышэйшых навучальных установ і асабліва беларускія энцыклапедысты.

Ужо ў адной са сваіх першых прац, «Па Дрыгавіцкай зямлі летам 1911 г.» (1912), Сербаў паказаў сябе як нацыянальны народазнавец. Гэта фактычна кароткая справа здача этнографа пра яго экспедыцыю на Палессе па даручэнні Паўночна-Заходняга аддзела РГТ. Мэтай было сабраць калекцыю фотаздымкаў — відаў вёсак, тыпаў палешукоў, іх заняткаў, предметаў хатняга начыння і інш.

Падарожжа, якое працягвалася некалькі месяцаў, аказалася надзвычай плённым. Друкуючы справа здачу пра яго, рэдакцыя выказала маладому даследчыку падзяку, назвала фотаздымкі «найкаштоўнымі дарамі» і заявіла пра неабходнасць выпусціць іх у свет асобным выданнем.

Галоўная праца ў навуковай спадчыне Сербава — манаграфія «Беларусы-сакуны» (1915), напісаная паводле матэрыялаў, сабраных Ісакам Абрамавічам пад час экспедыцыі на Палессі ў 1910—1911 гг. Апрача этнографічнага апісання палешку ён зрабіў шырокі агляд палескіх дыялектаў, а таксама змясціў аўтэнтычныя тэксты песень з нотамі і некалькі казак і легендаў.

Манаграфія «Беларусы-сакуны» завяршаецца публікацыяй цікавай калекцыі каляндарных песен (тэксты з нотамі) — калядных, веснавых, велікодных, валачобных, траецкіх, жніўных, а таксама песнямі пазарадавымі, запісанымі пераважна ў в. Жыцін Бабруйскага павета.

Асаблівую каштоўнасць для фальклору маюць змешчаныя ў манаграфіі казкі ў запісах Сербава, напрыклад, жартоўныя «Несцерка», што стала штуршком для напісання В. Вольскім аднайменнай камедыі.

У паслякастрычніцкі перыяд Сербаў надзвычай інтэнсіўна займаўся пошукаў і аналітычна-даследчай працай, аднак выгад «гатовай прадукцыі» быў мізэрны, і за ўесь савецкі час вучонаму удалось выдаць толькі адну кнігу, спілную па аб'ёме, — «Вічынскія паляніе» (1928). Гэта можна растлумачыць хіба што дыяметральная процілеглым разыходжаннем паміж пропагандай, якая трубіла на ўесь свет, што савецкая ўлада прынесла народам шчаслівае і заможнае жыццё, і рэальнасцю — жабрацтвам, засведчаным бесстароннім вучоным. Вось якой убачыў Сербаў в. Вічын: «Сяло мae досыць шэры, непрыыветлівы выгляд, усе двары, як на падбор, старыя, абадраныя і ў большай частцы без варотаў. Будынкі кепскія, драўляныя, пад старымі дравянымі або саламянымі і чаротавымі стрэхамі». У хатах цёмна і змрочна, замест падлогі — праста грунт, выбіты глінай, улезці ў сярэдзіну можна толькі сагнутым, «пра выгоду дзвярэй і святла ў хаце ніхто і не разважае». Гэканамічны стан палешука не лепшы. «Наогул паляніе, — гаворыцца ў нарысе, — кормяцца добра і сытна ўсяго толькі ўвосені і ўзімку, але вясной жывуць напаўгалодныя, асабліва пры недаўніх хлебах».

Але за агульнай карцінай народнай бядноты вучоны не мог не ўгледзець



Сялянкі Таццяна (злева) і Аўксіння Брэнь з в. Васілевічы Рэчыцкага павета. 1910 г. З калекцыі фотаздымкаў І.А. Сербава.

таленавітага, працавітага і мудрага народа, які жыве на беларускай зямлі: «Адным словам, гэта людзі глыбокага разуму і высокай жыццёвой мудрасці».

«Вічынскія паляніе» — кніга, у якой Сербаў даследаваў матэрыяльную культуру аднаго невялікага кутка беларускага Палесся — панізоўя рэчкі Цны з вёскамі Вічын, Яжэўка, Язвінка, Ракітна, Дварэц, Дрэбск і Цна.

Найкаштоўная частка нарыса «Вічынскія паляніе» — ілюстрацыіны матэрыял, фатаграфіі, зробленыя з натуры самім аўтарам даследавання.

Апошній надрукаванай працай Сербава быў альбом «Беларускае народнае мастацтва» (1951), які пабачыў свет ужо пасля смерці Ісака Абрамавіча, у пасляваенных гады.

У ім пададзены 143 узоры народнага мастацтва, размеркаваныя па раздзелях: тканіны, дываны, арнаменты, ручнікі, паясы, вязанне, набойкі і адзенне. Унікальныя

на ма́стацкім вырашэнні і старажытнасці паходжання, гэтыя ўзоры збераглі для нас рэшткі народнай ма́стацкай даўніны, большасць якой знікла з побыту вясковага насельніцтва.

Для сёняшніх мадэльераў, якія ў сваёй творчасці выкарыстоўваюць народныя матывы, альбом Сербава «Беларуское народное ма́стактва» — глыбокая крыва. Не менш карысны ён для ма́стакоў, дэкаратараў, работнікаў ма́стацкіх і этнографічных музеяў, прамысловых арцелей, калектываў ма́стацкай самадзеянасці, прафесійных ансамблёў, рэжысёраў тэатраў і кіно і, зразумела, для навукоўцаў.

Каштоўнасць з каштоўнасцей — фатаграфіі, зробленыя Сербавым. Вядома, што за час экспедыцыі ён зрабіў звыш 5000 здымкаў. Гэта была сапраўды падзвігніцкая работа, бо фатаграфаваў ён у вельмі неспрыяльных умовах: аппарат быў прымітыўны, нязручны, грувасткі, са складаным спосабам наводкі рэзкасці і вытрымкі, устанаўліваўся на нязграбным штатыве, замест плёнкі выкарыстоўваліся шкляныя пласціны, неабходны набор важыў больш як пуд. Але гэта не ўсё: аб'екты фотаапарата палахалаў прыміхлівых і забабонных жыхароў. Вось што расказваў сам Сербаў: «Не даязджуючы вёрстаў 5 да Узды, я спыніўся ў вёсцы Чурылава і сфатаграфаваў тутайшых старажылаў — Андрэя і Параску Махначоў у іх нацыянальным адзенні. Старыя не асабліва ўпарціліся, відаць, ахвотна апрануліся ў святочнае і спакойна пазіравалі на сваім двары, але з моладзі ніхто не захацеў здымачца, хоць я іх вельмі прасіў і ўгаворваў. Маўляў, здымуць, выставяць на паказ і потым будуць з іх смяяцца».

Скоса глядзелі на чалавека з фотаапаратам мясцовыя ўлады — старасты, паліцэйскія і чыноўнікі: баяліся сведкі іх самавольнічання або проста незнамай асобы. Так, у в. Грыцэвічы каля Ганцавічаў валасны пісар палічыў Сербава за... шпіёна, праверуў усе яго паперы і адправіў пасыльнага ў мястэчка па земскага начальніка. У Смаленску на чыгуначнай станцыі паліцэйскі заўважыў у руках Сербава паяжку ношу: «Што ў кошыку?» — «Здымкі...» — «Якія такія здымкі?»... Кошык здалі ў багажню. Пасля яго вярнулі гаспадару. Але аппарат быў паламаны, а замест сотняў негатываў у кошыку ляжаў шкляны друць. Так загінула калекцыя этнографічных здымкаў, на якую краязнавец патраціў цэлае лета.

З пяці тысяч здымкаў Сербаў апублікаваў у сваіх кнігах толькі 44. Пра лёс астатніх не было нічога вядома. І вось зусім нечакана гадоў дваццаты пяць таму ў архіве Вільнюскага дзяржаўнага ўніверсітэта я выпадкова натрапіў на частку іх — 450 здымкаў. У калодзе яны значыліся як матэрыялы невядомага аўтара, якія невядома што адлюстроўваюць.

Архіўным работнікам я дапамог ідэнтыфікація матэрыялаў: яны належалі нашаму земляку Сербаву. Ва ўніверсітэт я атрымаў копію сербаўскай фотакалекцыі. Не ўсе фатаграфіі зроблены на належным прафесійным узроўні, але ўсе яны — бясцэнны іканографічны матэрыял пра жыццё і побыт беларускіх сялян у першым дзесяцігоддзі XX ст.

Гэтак жа і час, справядлівы суддзя, можа паведаць пра ўвесь навукова-творчы набытак Ісака Абрамавіча Сербава.

I.K.Цішчанка.